

# ЗВЯЗДА

Орган ЦКi МККП(б), ЦВКi СНК БССР

№ 158 (6134) | 10 лiпеня 1938 г., нядзеля | ЦАНА 10 КАП.

## ЗАМАЦАВАЦЬ ПОСПЕХИ ВЫБАРЧАЙ КАМПАНИ

Дзень 26 чэрвеня 1938 г. ніколі не аглядзіцца з памяці беларускага народа. Гэта быў дзень найвялікшага таржаства савецкай дэмакратыі, дзень, калі маральна-палітычнае адзінства народа, абаяемная любоў яго да большэвіцкай партыі і вялікага Сталіна праявіліся ва ўсёй сваёй велічы і сіле. 99,65 процанта ўсіх выбаршчыкаў па БССР прынялі ўдзел у галасаванні 99,19 проц. усіх прышоўшых да выбарчых урнаў галасавалі за кандыдатаў пераможнага сталінскага блока камуністаў і беспартыйных!

Ні адзін урад у свеце не можа разлічваць на такое адзінадушнае падтрыманне мільёнаў выбаршчыкаў! Ні адна нават самая харлімакратычная краіна за ўвесь час свайго існавання не можа пахастаць падобнымі вынікамі парламентарных выбараў. Гісторыя не ведае ніякіх такіх прыкладаў!

Выбары ў Вярхоўны Совет БССР з'явіліся выдатнай палітычнай школай для мільёнаў мас, якія за час кампаніі глыбока прадумалі і перажылі ўвесь пераможны шлях, пройдзены краінай пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна.

Выбарчая кампанія з усёй сілай і пераможнасьцю паказала велізарнае значэнне большэвіцкай агітатыві і прапаганды. Партыя за час выбараў значна ўмацавала свае сувязі з беспартыйнымі масамі.

На тысячых выбарчых участкаў усіх 273 выбарчых акруг БССР прапавала велізарная армія агітатараў і довераных асоб, якія неслі жывое большэвіцкае слова ў масы, падрыхтоўвалі поспех выбараў, перамогу сталінскага блока камуністаў і беспартыйных. Гэта армія партыйных і непартыйных большэвікаў з'явілася тым магутным вагаром, пры дапамозе якога партыя ўзяла да палітычнага жыцця мільёны людзей, заклікала, прыцягнула іх да актыўнага ўдзелу ў кіраванні савецкай дзяржавай. У палітычнае жыццё ўцягнуты такія слаі насельніцтва, якія раней заставаліся па-за арганізаванай удзельнасцю нашай большэвіцкай агітатыві і прапаганды. Хатнія гаспадыні, старыя-новія, некаваларныя саматужнікі, сялянне-адавакоўнікі акуратна і рэгулярна наведвалі заняткі гурткоў, з прагнасьцю далі кожнае слова агітатараў.

У ходзе выбарчай кампаніі прыкметна раслі людзі. Раслі выбаршчыкі, раслі і развіваліся самі агітатары. Партыя выйшла з выбараў, акружаная велізарным актывам выдатных агітатараў, агітатараў і прапагандыстаў, узброеных багатым вопытам двух кампаній — выбараў у Вярхоўны Совет БССР і ў Вярхоўны Совет СССР.

За час выбараў значна павысілася якасць большэвіцкай агітатыві, яе даходлівасць і дзейнасць. Былі скарыстаны самыя рознастайныя, самыя цікавыя формы агітатыві, каб зрабіць яе зразумелай масам, каб яна запальвала масы большэвіцкім агнім.

Выбары прайшлі. Але ні ў якім разе не глыба згортаць работу сярод мас. Наадварот, калі мы хочам замацаваць поспехі выбарчай кампаніі, — а гэтага абавязана дабівацца кожная партыйная арганізацыя, — мы павінны з не меншай энергіяй працягнуць работу ў масах. Кожны агітатар, кожны прапавальшчы ў якасці доверанага ведае, які велізарны інтарэс праяўляюць працоўныя да важнейшых падзей дня, да пытанняў міжнароднай палітыкі.

З такой увагай і хваляваннем соціальныя работнікі, калгаснікі, хатнія гаспадыні, усе працоўныя за геранічнай барацьбы іспанскага народа супроць міжнароднага фашызма, за мужнай абаронай вынікі кітайскага народа сваёй роднай зямлі ад японскіх захватчыкаў. Яны жадаюць пачуць жывое слова аб гэтых падзеях. Яны хочуць ведаць аб ітогах жыцця ў нашай краіне, аб перамогах сацыялізма. Яны цікавіцца рэкорднымі палітыкамі сталінскіх савецкіх лётчыкаў і лётчыцаў, новымі дасягненнямі ў вайсковым і тэхнічным і многім, многім іншым. І аўсім невыпадкова слухачы гурткоў аднадушна просіць партарганізацыю: «Не адкідайце ад нас агітатараў! Прадаўжайце працаваць за намі!».

Справа гонару і абавязак партыйных арганізацый заводаў, фабрык, устаноў — заадаваць гэтыя зусім прывольныя патрабаванні.

Было б глыбока і недаравальна памылкай лічыць, што раз выбары

скончыліся, значыць, можна супакоіцца, можна дэмабілізаваць, распустыць армію агітатараў.

Гэтыя выдатныя кадры, залаты фонд партыі трэба захаваць і ўмножыць. У гэтым — адна з важнейшых і ўдзячных задач усіх партыйных арганізацый. Штодзённая, энергічная глыбокая работа ў масах павінна працягвацца з тым-жа размахам, як і да выбараў. Гэта ўмоўніць сувязь партыі з масамі, умоўніць яе ўплыў на ўсе слаі насельніцтва, убагаціць нашы партыйныя арганізацыі новым актывам.

Агітатары павінны скаагортаваць увагу сваіх слухачоў на палітычных пытаннях выбараў, растлумачыць ім бліскучую перамогу сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

11 лiпеня беларускі народ святкуе 18-годдзе з дня вызвалення БССР ад беларускіх акупантаў. Аб гэтай велічнай эпапеі, аб ролі партыі Леніна — Сталіна, аб ролі вялікага Сталіна ў вызваленні беларускага народа ад крывавых інтэрвентаў павінны раскажаць масам агітатары, раскажаць вобразна, ярка, істрасна большэвіцкай мовай.

Агітатары павінны яшчэ і яшчэ раз напомяніць масам аб поўнай дзейнасці трактарска-бухарынскіх і буржуазна-нацыяналістычных поў фашызма, гэтых праклятых гісторыяў галадзельцаў, шарановічаў, чарвякоў і ўсёй гнуснай зграі фашысцкіх шпіёнаў, дыверсантаў і забойцаў, якія хачелі вярнуць на свабодную беларускую зямлю польскіх інтэрвентаў, зноў наладзіць на шчыю беларускага народа яромо капіталістычнай эксплуатацыі і рабства.

Глыбока пачуццёва ўдзячнасці беларускага народа слаўным чэкістам і іх любімым сталінскаму наркому Нікітаеў Іванавічу Якову, які пад кіраўніцтвам ВКП(б) разграмілі гнусную банду фашысцкіх наймітаў. Сваё вялікае ўсенароднае свята працоўныя БССР радыся сустракаюць на роднай зямлі, ачышчанай ад фашысцкай погані.

25 лiпеня пачынае сваю работу першая Сесія Вярхоўнага Совета БССР. Сесія павінна вырашыць важнейшыя дзяржаўныя пытанні. Кожны працоўны павінен ведаць аб гэтай найважнейшай падзеі ў жыцці беларускага народа, аб рабоце гістарычнай Сесіі Вярхоўнага Совета, выбранага ўсенародным галасаваннем 26 чэрвеня.

Набліжаецца і жніўня — міжнародны антыфашысцкі дзень. Якая гэта ўдзячная залада для агітатараў — азнаміць шырокія масы са значэннем гэтага дня, азнаміць іх з дзяляцкай, правакацыйнай работай фашысцкіх падпалшчыкаў вайны; яшчэ раз напомяніць мудрыя словы вялікага Сталіна аб капіталістычным акружэнні, аб неабходнасці трымаць народ у стане пастаяннай мабілізацыйнай гатоўнасці!

Формы і метады масавай агітатыві на выбарчых участках, зусім апраўдаўшыя сябе ў выбарчай кампаніі, трэба перанесці таксама на прадпрыемствы — на фабрыкі, заводы, ва ўстаноў, дзе за частую агітатыва знаходзіцца яшчэ на нізкім узроўні. Трэба і тут зрабіць большэвіцкую агітатыву поўназначнай, даходлівай, пасліпчы яе жывымі фактамі штодзённай работы данага прадпрыемства, узяць за задачы барацьбы за выкананне вытворчых праграм, за павышэнне якасці і зніжэнне сабекошту прадукцыі, за ўмацаванне абраздольнасці краіны.

Асабліваю ўвагу трэба аддаць агітатыві на вёсцы, дзе таксама ў ходзе выбарчай кампаніі вырасталі пуцуюныя кадры актывістаў, людзей, да каіна аддаць справе партыі Леніна — Сталіна, людзей, праявіўшых сябе здольнымі і таленавітымі масавікамі-арганізатарамі.

І тут агітатыва павінна быць канкрэтнай, блізкай і зразумелай масам, не адарванай ад актуальнейшых задач сённяшняга дня — паспяховай уборкі калгаснага ўраджаю, заваявання высокага, важнага працяжніка.

«Сувязь з масамі, умацаванне гэтай сувязі, гатоўнасць прыслухоўвацца да голасу масы, — вось у чым сіла і пераможнасць большэвіцкага кіраўніцтва» — так вучыць нас вялікі правальшчы і настайнік таварыш Сталін.

Няўхільна выконваючы гэта сталінскае ўказанне, прадаўжаючы і ўмацаваючы большэвіцкую работу з масамі, заможце поспехі выбарчай кампаніі, бліскучую перамогу сталінскага блока камуністаў і беспартыйных.

## ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У КІТАІ

**У ЦЕНТРАЛЬНЫМ КІТАІ**  
На фронце ўздоўж берага ракі Янцзы кітайскія войскі прадаўжаюць атакаваць японскія пазіцыі каля Сянькоу. Кітайскія войскі ўтрымліваюць узвышшы ў ваколіцах Хукоу і Пыньцаэ. Кітайскія войскі ператваряюць Цзюцзян (на ўход ад Ханькоу) у вельмі ўзмоцнены пункт. На галоўных вуліцах будуюцца барыкады. Усе грамадзянскае насельніцтва Цзюцзяна эвакуавана на захад. Па вестках з кітайскіх ваенных крыніц, прадаўжаюцца ўпартая баі паміж кітайскімі і японскімі часямі на паўднёвым беразе ракі Янцзы.

**ХАНЬКОУ, 8 лiпеня. (БЕЛТА).** На канферэнцыі прадстаўнікоў друку прадстаўнікі Ваеннага Совета Кітая зрабілі наступную заяву: «Усе ваенныя падрыхтаваны для абароны раёна Ухана (Учан, Ханьян, Ханькоу) закончаны. Кітайскія войскі гатовы абараняць кожную пядзь тэрыторыі Ухана. Што датычыць эвакуацыі з Ханькоу часткі грамадзянскага насельніцтва, галоўным чынам жанчын і дзяцей, прадстаўнікі Ваеннага Совета заявілі, што японцы прабуюць скарыстаць гэты факт для правакацыйных вымоваў. Паводле хлуслівых японскіх сцвярджэнняў, кітайскі ўрад уступіў адступнае дадзель, уцяміў краіну. У сапраўднасці-ж эвакуацыя прадпрынята для таго, каб скарыстаць непатрэбныя афіры сярод мірнага насельніцтва. І няма абсалютна ніякіх доказаў таму, што кітайскі ўрад пакіне Ухан без рашучага супраціўлення. У той-жа час, — гаворыць прадстаўнік Ваеннага Совета, — неабходна памятаць, што наступленне японскіх войск на Ухан пагражае ад іх неадлічных афір і страт і яшчэ больш павялічыць пакуты японскага народа ад вайны.

Заява прадстаўнікі Ваеннага Совета тут надаюць вялікае значэнне.

## НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

**ФРОНТ ЛЕВАНТА**  
Згодна афіцыйнай звесткі іспанскага міністэрства абароны ад 8 лiпеня, ва ўходным сектары фронту Леванта ідуць выключна напружаныя баі. На іх мнэжнікаў і інтэрвентаў падтрымліваецца шматлікая фашысцкая авіяцыя. Рэспубліканскія войскі эвакуавалі сяленне Нулес. Жорсткі бой ідзе на поўдзень ад гэтага сялення. Фашысты вялі жорсткія атакі таксама ў раёне на паўднёвы захад ад вёскі Суэрас (паміж Удал і Вівер). Гэтыя атакі адбылі рэспубліканцамі.

На іншых франтах — становішча без перамен.

## ВЫСТУПЛЕННЕ ГЕРМАНСКІХ РАБОЧЫХ СУПРОЦЬ ФАШЫСЦКАГА ГВАЛТУ

**ПРАГА, 8 лiпеня. (БЕЛТА).** Па вестках, якія паступаюць з Германіі, выступленне рабочых супроць сваёй свабоды прадпрыемцаў і супроць фашысцкага рэжыма сталі штодзённым з'явішчам. Барыба за палітычнае эканамічнае становішча, за павышэнне жабырацкай заробатнай платы і супроць навілічання рабочага для ахалюя ўсё большы слаі рабочых. На папяровай фабрыцы ў Мюнхене рабочы тыдзень усталявалі ў 60—70 гадзін. Неодаволеныя рабочыя і работніцы, уключаючы члену фашысцкіх арганізацый, аказваюць супраціўленне сваёй свабоды прадпрыемцаў рознымі спосабамі, і прыватнасці затрымкай выпуску прадукцыі, пасаваннем станкоў і інш. У канцы чэрвеня справа дайшла да стачкі рабочых двух буйнейшых шахаў. 14 рабочых пасля падаўлення стачкі былі адпраўлены ў канцэнтрацыйны лагер.

## СТАНОВІШЧА У ЧЭХАСЛАВАКІІ

**ПРАГА, 8 лiпеня. (БЕЛТА).** Учора прэм'ер-міністр Годжа ў прысутнасці міністра ўнутраных спраў Чэрны зноў прыняў дэлегацыю судэта-німецкай партыі ў складзе дэпутатаў Кунда, Роша і Петэраса. Генлейнаўцы патрабавалі ад урада неадкладнага завярджэння генлейнаўцаў — бурграмістараў і іх намеснікаў у муніцыпалітэтах (гарадскіх самаўраўненнях) тых гарадоў, дзе судэта-німецкая партыя мае большасць (па чэхаславацкай канстытуцыі старшынні мясцовых самаўраўненняў завярдаюцца міністэрствам унутраных спраў).

Як паведамляюць з добра інфармаваных крыніц, урад і парламенцкая камісія кваліфікацыйных партый рашылі максімальна паскорыць скаанчэнне перагавораў па «кодаксу нацыянальнасцей».

На працягу бліжэйшага тыдня будзе

## НАПЯРАДАНІ XVIII ГАДАВІНІ ВЫЗВАЛЕННЯ БЕЛАРУСІ АД БЕЛАПАЛІАКА

П. Я. Даніловіч. — Дрэнная работа райкома комсомала.  
АРТЫКУЛЫ:  
Р. Пініс. — 3 гісторыі барацьбы беларускага народа за сваё вызваленне.  
Ф. С. Кабернік. — Больш увагі пажарнай безаспэчаснасці.  
А. Вялюгін. — Разгубленасць.  
І. Д. Кернеў. — Добраякасна ўборам высокі ўраджай.



8 лiпеня ў Архангельска ў Маскву прыбыў афіцэр гідрасамалёта «МП-1». На здымку (справа налева) — камандыр самалёта старшы лейтэнант П. Д. Сінічка, другі пілот старшы лейтэнант В. Ф. Шамака і штурман лейтэнант М. М. Раскова. Фото А. Грыбкоўскага (СФ).

## У ДВІЗІІ, ПЕРШАЮ УСТУПІЎШАЙ У МЕНСК

27 Омская дывізія ўзмоцнена рыхтуецца да ўсенароднага свята XVIII-годдзя вызвалення Беларусі ад беларускага і 20-годдзя існавання дывізіі.

Байны, камандзіры і падтрыботнікі часткі, якою камандуе палкоўнік Жалезніцаў, сустракаюць гэтую знамянальную дату новымі поспехамі ў баявой і палітычнай вучобе. Выдатнікі баявой вучобы прадстаўляюцца да прэзідыванія. Сярод іх — баяц-кулячэтыч тав. Роўня, званы камандзір Максімавіч, лейтэнант Аляксееў і іншыя.

Многія маладыя камандзіры падзяляюць звыш аб жаданні астапа нажыццёва ў рыхах Чырвонай Арміі. Адну з такіх заў палуду малады камандзір ўвазда тав. Окочу, падарываючы якой адно з лепшых у часці, якою камандуе палкоўнік Жалезніцаў, у сваёй заяве тав. Окочу піша:

— Прашу пакінуць мяне нажыццёва ў рыхах Чырвонай Арміі. Не шкадуючы сваіх сіл і жыцця, я буду змагацца за справу рабочага класа.

Восем байцоў з часткі тав. Жалезніцаў — выдатнікі баявой і палітычнай вучобы — камандзіраўца на акрутовай заб'ядатніку БВА.

10 лiпеня ў часнях дывізіі будучы прадзеяны мітынгі, прысвечаныя дню вызвалення Беларусі ад беларускага і аб'ілізе дывізіі. 12 лiпеня адбудзецца масавая сустрэча байцоў дывізіі з рабочымі прадпрыемстваў горада і калгасніцкай раёна.

З вялікай актывнасцю вучаюцца маладыя байцы і камандзіры гісторыю баявых паходаў свай дывізіі ў час грамадзянскай вайны, у прыватнасці — гісторыю ўдзелу дывізіі ў вызваленні Беларусі ад беларускага.

## 350 ПРОЦАНТАЎ НОРМЫ

**ЛОЕВ, 8 лiпеня.** У калгасах раёна разгарнулася вялікая падрыхтоўка да XVIII гадавіны вызвалення Беларусі ад беларускага.

У калгасе «Савецкая Беларусь», Убарыцкага сельсовета, аб'ядлена стыхаўскага пашіўшчыка.

Калгас паставіў сабе задачай — убраць 120 гектараў сенажаці. Першыя дні пашіўшчыкі далі бліскучыя вынікі. Замест 24 гектараў кашы скашвалі па 40 гектараў.

Адна толькі першая брыгада скасіла і ўбрала 10 гектараў. Найлепшымі вынікі па кашы паказалі калгаснікі Гудлі Алякс, які выконваў норму на 350 процантаў.

Выдатныя вынікі работы паказалі калгаснікі Каваль Якаў, Новік Якаў.

Балдарэнка Грыгорый, Балдарэнка Іван, Калгаснікі калгаса «Савецкая Беларусь» дзень 11 лiпеня сустракаюць новымі бліскучымі перамогамі.

Да дня 11 лiпеня фізкультурына арганізацыя раёна праводзіць плічопліч пераход па Дняпру. Сярод удзельнікаў пераходу некалькі агітатараў. Яны раскажыць калгаснікам аб велізарнай ролі вялікага Сталіна і таварыша Варашчыла ў вызваленні Беларусі ад беларускага.

У дзень 11 лiпеня ў Лоеве будучы арганізаваны фізкультурына спаворніцтва.

У калгасы раёна вялікае партыйнае актыўнае ўдзяканне аб XVIII гадавіне вызвалення Беларусі ад беларускага.

## ЭСТАФЕТА КАЛГАСНІКАУ ПАГРАНІЧНЫХ РАЁНАУ БССР

**МАЗЫР, 9 лiпеня. (Спец. кар. «Звезда»).** Сёння пачалася ўсебеларуская спортыва павянаваная эстафета Мазыр — Менск, прысвечаная XVIII гадавіне вызвалення Беларусі ад беларускага. Маршрут эстафеты праходзіць усялях ахалюя паліцыі БССР. У астапенне прымае ўдзел калгасныя моладзі пагранічных раёнаў. Даўжыня маршруту на прамоі складала 401 кіламетр. Гэтай адлегласці павінна быць прордзена за 80 дзён 12 мінут. Хуткасць руху ў сярэднім 5 кіламетраў за гадзіну. Фініш эстафеты назначаны на 12 лiпеня ў 12—00 у Менску на пляцы Волі.

Эстафета будзе праходзіць пастапа.

Старт першаму этапу быў дадзены сёння ў г. Мазыры ў 3 г. 48 м. раніцы. У гэтым этапе прымуць удзел 44 маладыя калгаснікі, у тым ліку 22 чал. з калгаса імя Варашчыла. Да 7 г. 30 мін. усе 44 ўдзельнікі прышлі ў калгас «Чырвоны партызан» (вёска Сабуда) і ўручылі вымпел удзельнікам другога этапу — калгаснікам Слабоўскага сельсовета. Яны паслалі вымпел у вёску Казіміраўка (гэта-ж сельсовета) Сярод удзельнікаў этапу 4 дзяўчын-калгасніц.

Мета эстафеты — дэманстрацыя баявой гатоўнасці калгаснай моладзі пагранічных раёнаў ахоўваць сваю радзінку.

В. МАЧАЛЬСКИ.

## У ГОНАР УСЕНАРОДНАГА СВЯТА

**БАРЫСАЎ, 11 лiпеня.** — у дзень усенароднага свята XVIII гадавіны вызвалення Беларусі ад беларускага і 14 комсомольскай лезавоза імя Молатава стартуюць у плічопліч пераход па рацэ Варэзіна па маршруту Барысаў—Бабруйск. У пераходзе прымаюць удзел лепшыя стыхаўныя заводы тав. Бяляеў, Шклянцоў, Ермалеў і іншыя. Па шляху комсомольцы правядуць у калгасах гутаркі аб выніках выбараў у Вярхоўны Совет БССР, аб XVIII гадавіне вызвалення Беларусі ад беларускага.

10 лiпеня 50 комсомольцаў і маладыя рабочыя барысаўскага дрэвавал-рапоўскага камбіната «Комінтэрн» арганізуюць ваенізаваны пераход у працягу ўдзельнікі пераходу правядуць гурт.

кі з калгаснікамі аб усенародным свяце — 11 лiпеня.

СМАЛЯВІЧЫ. 11 лiпеня, у дзень усенароднага свята вызвалення Беларусі ад беларускага, у раённым цэнтры адбудзецца ўрачыстае ўсталяванне трохметровых фігур правальшчы народаў таварыша Сталіна.

З улічым рыхтуецца да свята калектыву торфазавады імя Орджанікідзе Брыгада тав. Вільтускага выконваюць абавязальнасць узяцця ў перадавычым спаворніцтва, 8 лiпеня дэпартацыя выканала сезоны павіна ладзіць торфу. За чэрвень тав. Вільтускі зрабіў 966 рублёў, рабочы брыгада тав. Мішко — 613 рублёў.

У дзень свята адбудзецца ўрачыстае адкрыццё помніка Серго Орджанікідзе, які ўсталяваны на тэрыторыі заводу.

## ПА БССР РЭАЛІЗАВАНА ПАЗЫКІ НА 109.083 ТЫС. РУБ.

На 9 лiпеня рэалізацыя пазыкі Трэцяй п'яцігодкі (выпуск першага года) па рэспубліцы дасягнула 109.083 тыс. руб. Гэта перавышае падпіску на пазыку мінулага года на 4.792 тыс. руб.

Падпіска па гораду складае 93.428 тыс. руб., па вёсцы — 15.655 тыс. руб. 35 раёнаў рэспублікі перавыканалі мінулага года падпіску: Ільмінскі раён — на 82 тыс. руб., Бабруйскі — на 42 тыс. руб., Лепельскі — на 40 тыс. руб. і інш.

Астаюць Капыльскі, Крупскі, Пухавіцкі, Аршанскі і інш. раёны.

# ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

## ЯК МЫ ВЫКОНВАЕМ РАШЭННІ СПРАВАЗДАЧНА-ВЫБАРЧАГА СХОДА

На справаздачна-выбарчым сходзе партарганізацыі ст. Менск-Таварная камуністы ўказвалі на цэлы рад недахопаў у рабоце парткома. Асабліва дрэнна працаваў партком у галіне росту партыйных рэдакцый і ў наладжванні партыйнай вучобы.

Адрэз-ж пасля выбараў новы партком склаў план работы, у які ўвайшлі ўсе пытанні, паднятыя камуністамі на справаздачна-выбарчым сходзе.

З мэтай паліпашэння партыйнай вучобы, мы склаў план работы гуртка па гісторыі ВКП(б), які абмеркавалі на парткоме з удзелам слухачоў і прапагандыста. Арганізавалі дапамогу камуністам у падрыхтоўцы да заняткаў, наладзілі кансультацыі па прахадзімай тэме, правілі гульні з слухачамі, як працаваць над кнігай, які складалі каляспект, вёсці работні запіс.

У выніку гэтага большасць слухачоў гуртка прыходзіць на заняткі з каляспектам. Камуністы т. Холін, Сабіла В. І., Чыркун і інш. кожную тэму прапрацоўваюць на добра.

На пытанню росту партыйных рэдакцый партком таксама ўваў за выкананне рашэння справаздачна-выбарчага схода.

З групой спачуваючых і камсамольскім актывам арганізавалі работу па вывучэнню статута і праграмы ВКП(б), аказваем ім штодзённы дапамогу ў падрыхтоўцы да заняткаў у партгуртку. Даем даручэнні і дапамагам у іх выкананні. Напрыклад, спачуваючы тав. Журок паказаў сябе добрым

агітатарам, працуючы на выбарчым участку. Зараз мы даручылі яму праводзіць агітработу сярод вагавых майстраў і прынялі ў кандыдаты партыі.

Спачуваючаму, лепшаму саставіцелю пазялоў станцыі Менск-Таварная тав. Солзелю партком штодзённа аказвае дапамогу ў палітычным росце і ў практычнай рабоце. Зараз тав. Солзелю падаў заяву аб прыёме яго ў кандыдаты партыі. На вытворчасці ён вылучаецца на камандную работу з саставіцеля на станцыянага дыспетчера.

Я сам сістэматычна займаюся з лепшым старшым стрэлячым станцыі таварышам Немагам, атрымаўшым у прэмію паркомаскі ім'яны гадзіннік.

Аднак трэба сказаць, што яшчэ цэлы рад партыйцаў, унутры камуністамі на справаздачным сходзе, партком да гэтага часу не вываў. Не наладжана работа насенных газет, слаба працуюць грамадскія арганізацыі (Асабішнік, МОПР, «Чырвоны Крэйз» і інш.). Недастаткова яшчэ займаемся арганізацыяй палітычнай вучобы сярод каманднага склада станцыі.

Зараз партком сістэматычна раз у месяц дакладвае агульнаму сходу аб тым, як выконваецца рашэнне справаздачна-выбарчага схода і рашэнні XVII з'езда КП(б)В. Гэта прынятае ўвагу камуністаў і значна паліпашае ў рабоце парткома.

М. А. АГЕЕННА,

секратар парткома ст. Менск-Таварная.

## ДРЭННАЯ РАБОТА РАЙКОМА КОМСАМОЛА

За першае паўгоддзе 1938 года ў члены ВЛКСМ Смалевіцкага раёна прынята больш 500 чалавек работнай і калгаснай моладзі. Рост параўнаўча вялікі. Здавалася-б, што сапраўды райкома камсомола тав. Марозовскі і ўсе члены бюро павінны былі па-большайшыню ўмацоўваць арганізацыю. На справе-ж гэтага няма.

Наглядаючы за працай работні многіх первічных камсамольскіх арганізацый, а ў некаторых і развал.

У камсамольскай арганізацыі калгаса «Перамога», Амелінаўскага сельсовета, тры месяцы не было схода камсамольскага, не праводзіліся палітзаняткі. Камсамольцы не маюць і не выконваюць ніякіх даручэнняў. Камсорг Шымановіч бяздзейны і працаваў з камсамольцамі не жадае.

Такое-ж становішча з камсамольскімі арганізацыямі ў калгасах «Прагрэс» і «Знамя», Амелінаўскага сельсовета, торфарцель «17 з'езд ВКП(б)» і інш.

Камсамольская арганізацыя калгаса імя Куйбішава, Варатоўскага сельсовета, якая лічыцца пераходнай у раёне, працуе таксама дрэнна. Камсамольская работа сярод несаюзнай моладзі не адчуваецца. Ёсць рад маладых стыхаўцаў-камсамольцаў, юнакоў і дзяўчат, але ім нічога не дапамагае ў рабоце і ў пашырэнні волі іх стыхаўцаўскай работы.

Работа па росту радыё камсомола не ўдзяваецца са штодзённым умацаваннем і стварэннем камсамольскіх арганізацый у кожным калгасе.

## ПЕРАДАВІКІ ВЫБАРЧАЙ КАМПАНІІ УСТУПАЮЦЬ У ПАРТЫЮ

МАЗЫР. Мазырскі райком КП(б)В за апошнія пяць месяцаў прыняў у свае рады 53 чал. у кандыдаты і 29 у члены партыі. З іх 36 чалавек прынята за апошні 2 месяцы ў ходзе выбарчай кампаніі. У партыю ідуць лепшыя таварышы, якія ў час выбараў у Вярхоўны Совет БССР прымавалі агітатарскія, дэларэны, членамі ўчастковых і арганізаваных выбарчых камісій.

Днямі райком прыняў у кандыдаты партыі значнага мапаўшчыка Каліна Казімежа і камсамольца тав. Казімежа Савелья Матвеевіча. Рыхтуючыся да выбараў Вярхоўнага Савета БССР, тав. Казімежа дабіўся перавозу 3.000-3.500 тон грузаў.

У кандыдаты партыі прыняты калгаснік тав. Целеш Павел Ціханавіч, зараз вылучаны старшынёй калгаса «Чырвоны сцяг», Юравіцкага сельсовета.

Прыняты ў кандыдаты партыі лепшы трактарыст Козіноўскі МТС агітатар тав. Сініцкі Міхал і іншыя.

У райком партыі прадаўжаюць паступаць заявы ад лепшых актывістаў выбарчай кампаніі аб прыёме іх у рады партыі.

У раёне можна налічыць дзесяткі калгасаў, у якіх яшчэ няма камсамольскіх арганізацый. У Кляніцкім сельсавеце з 6 калгасаў ні ў адным няма камсамольскай арганізацыі. Больш 300 чалавек моладзі гэтага сельсовета астаюцца па-за ўвагай камсомола.

Запушчана праца з несаюзнай моладдзю. У калгасе «Колас», Варатоўскага сельсовета, ні разу не праводзены сходы моладзі. Не выпадкова таму, што сярод асобнай часткі моладзі наглядваюцца факты п'янства і хуліганства.

Разгортваннем калгаснай самадзейнасці, гэтай першачаровай работай, райком камсомола не займаецца. Драматычны, харавы і музычны гурткі ў первічных арганізацыях не арганізаваны. Вялікім тормазам у рабоце райкома камсомола з'яўляюцца адсутнасць калектывнасці ў рабоце. Пасяляючыся ў райком у большасці пражываюць у аднаго членаў бюро — Яўменавым, Жукам і Андрэавай; астатнія чатыры члены бюро да работы не прыцягваюцца. Пытанні вырашаюцца без крытыкі і самакрытыкі сваіх недахопаў.

У членаў бюро і некаторых актывістаў існуе пачуццё думка аб тым, што пры сучасным складзе бюро РК ВЛКСМ, асабліва з прыходам тав. Марозовскага, работа палепшылася, таму крытыкаваць райком камсомола непатрэбна. Прыведзеныя факты гавораць аб тым, што Смалевіцкі РК ВЛКСМ не зразумуў рашэнняў пятага пленума ЦК ВЛКСМ і ўказанняў партыі аб умацаванні камсамольскіх арганізацый.

П. Я. ДАНИЛОВІЧ.

## ПАЗЫКА ТРЭЦЬЯЙ ПЯЦІГОДКІ РАСЦЕ ЛІК ПАДПІСЧЫКАЎ

ВІЦЕБСК. (Кар. «Звязда»). Падпіска на Пазыку трэцяй пяцігодкі да 8 гадзін вечара 8 ліпеня па Віцебскай вобласці дасягнула 27.901 тысячы рублёў.

Агульны лік падпісчыкаў па вобласці склаў 291.635 чалавек.

З кожным днём павялічваецца лік падпісчыкаў па г. Віцебску. Да 12 гадзін ночы 8 ліпеня лік падпісчыкаў па гораду склаў 63.022 чалавекі, агульная сума падпісак — 10.200.775 руб. Далаткова завяршылі падпіску вятня і лямпава фабрыкі, шыварнае завод, хлебазавод № 2, трамвайнае дэпо і інш.

З вялікім поспехам праходзіць падпіска ў асянках віцебскага гарнізона. Чаць, якую каманда палкоўнік Жалезнік, дала ў пазыку дзяржаве 52.700 рублёў. Усе байцы, камандзіры і палітработнікі гэтай часці падпісаліся

на пазыку. Многія байцы пасылаюць пісьмы дамоў сваякам з заклікам прыняць актыўны ўдзел у рэалізацыі пазыкі. Напрыклад, баец тав. Іарынаў паслаў пісьмо свайму бацьку — калгасніку Смалевіцкай вобласці, у якім піша: «Я падпісаўся на Пазыку трэцяй пяцігодкі на 120 рублёў. Прашу цябе, бацька, самому падпісацца на новую пазыку і прыняць актыўны ўдзел у распусціжванні пазыкі сярод калгаснікаў. Ты павінен ведаць, што новая пазыка ідзе на яшчэ большае ўмацаванне нашай дзяржавы, на ўмацаванне калгаснага ладу».

Калгаснікі вобласці ўносяць першыя ўзносы на пазыку. Так, напрыклад, калгаснік калгаса «Зарыны», Асвейскага раёна, які падпісаўся на 2.000 рублёў, ужо ўнеслі наяўнымі 1.100 рублёў.

З. ЛАРЫСАУ.

## КОЖНЫ НАШ РУБЕЛЬ УЗМАЦНЯЕ МАГУТНАСЦЬ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РАДЗІМЫ

МАГІЛЕУ. Большасць калгасаў Вендэражскага сельсовета ўжо закончылі падпіску на Пазыку трэцяй пяцігодкі. У калгасе «Комунітэр» на пазыку падпісалася 47 чал. на суму 1.315 рублёў. Калгаснікі тт. Кошчэў Іван, Харкевіч Альберт падпісаліся на 100 рублёў кожны.

Паспяхова праходзіць падпіска ў калгасе «Ленінскі шлях». Сума падпісак па калгасе дасягнула 1.300 рублёў. 5 ліпеня ўсе калгаснікі поўнасьцю ўжо ўнеслі грошы на пазыку.

У калгасе імя Валадарскага, Пашаўскага сельсовета, падпіска на пазыку скончылася. Усе 98 калгаснікаў

падпісаліся на 4.650 рублёў. Старшыня калгаса тав. Карані падпісаўся на 300 рублёў.

60-гадовы калгаснік сельгасарцела «Чырвоны партызан», Амхаўскага сельсовета, тав. Е. Таранаў на мітынгу заявіў:

— Мы з радасцю падпісаемся на новую пазыку, бо добра ведаем, што кожны наш рубель робіць нашу краіну яшчэ больш магутнай, непрыступнай ворагам, аб якую ўштант разаб'е сваё свайго рыла любіць вораг.

Тав. Таранаў першым у калгасе падпісаўся на 100 рублёў.

Х. ЗВЕЛЕУ.

## МІНУЛАГОДНЯЯ ПАДПІСКА ПЕРАВЫШАНА

ЧЭРВЕНЬ. Сума падпісак на пазыку расце з кожным днём і значна перавысіла ўжо суму мінулага года падпісак на 30 проц.

На 6 ліпеня сума падпісак па раёну складала 573.000 руб., а ў мінулым годзе на гэты ж час было рэалізавана пазыкі на 420.000 руб.

Асабліва наглядны рост падпісак сярод калгаснікаў. У мінулым годзе сума падпісак сярод калгаснікаў складала 84.000 руб., а сёння ўжо размешчана пазыкі на 132.000 руб.

У Грабанаўскім, Руднянскім і Лядзінскім сельсаведах сума рэалізаванай перавысіла мінулага года падпіску на 30 проц.

У калгасе «Комунітэр», «Першамайскі», імя Будзінскага і імя Карла Маркса пазыка ахоплены ўсе калгаснікі.

У калгасе імя Молатава сума падпісак складала 2.400 руб., а іх ужо ўнесена ў аманату першага ўзноса 900 руб.

К. СЕРГЕЕНЯ.

## ДАХОДЫ ПРАЦОЎНЫХ АД ПАЗЫК

ЛІЗНА. Совецкі дзяржаўны пазыкі прыносяць вялікія даходы трымаляцікам аблігацый.

За мінулы год працоўным раёна выплачана выйгрышаў і пронатаў па купонах 45.319 рублёў. За два кварталы бягучага года райшчадкаса выплаціла 29.715 рублёў буйных выйгрышаў.

З ростам даходаў растуць зберажэнні працоўных і іх уклады ў ашчадкасцы.

Толькі ў другім квартале гэтага года паступіла новых укладаў на суму 153.900 рублёў. Працоўныя атрымалі даходаў у выглядзе пронатаў 12.266 рублёў.

## МЕСЯЧНЫ ЗАРАБАТК — У ПАЗЫКУ ДЗЯРЖАВЕ

Па вестках на 8 гадзін раённы 3 ліпеня на Пазыку трэцяй пяцігодкі, па шкляводу «Кастрычнік» (Асіпаўскі раён) падпісаліся 1325 чалавек на суму 115.300 рублёў.

Многія работні аддаюць у пазыку дзяржаве свае месячны заробаткі. Першымі падпісаліся на месячны заробаткі слесар тав. Чысты, начальнік паха гуты № 1 Ф. Тыфіро, работні цеха Альшэўскі і інш.

Работні завода тав. Грайзер, які знаходзіцца на лагерным зборы, праслаў тэлеграму, у якой просіць падпісаць яго на пазыку на месячны заробаткі. Адсталі з правядзеннем падпісак на пазыку другая змена гуты № 1. Тут на 6 ліпеня было ахоплена падпіскай толькі 20 проц. работных.

С. ХІНЬКЕВІЧ.

## НЯГОДНЫ СТЫЛЬ РАБОТЫ

Адкрытае пашыранае тэрміновае пасяджэнне прафкома Белкаапсаюза. У парадку дня — пытанне аб «контррэвалюцыйным фашызме» выступленні Гурэвіча. У спешна падрыхтаваным прэскае пастаноўцы напісана: «Гурэвіч з работні знаць, з членаў саюза выключыць».

У чым справа? Чаму з такой неамерыканскай зборнага пасяджэння прафкома?

Аказваецца, у гэтым годзе Белкаапсаюз адкрыў у Ратамы свае піонерскія лагеры. Адкрыў, але не наладзіў арганізацыю здарова, культурна адпачывання для дзяцей.

У часе, бруднае памылкае, умешнае кады 40 дзяцей, умяшціў 79. Многім дзецям даводзілася спяць удваіх на адным ложку. Выключна дрэнна арганізавана харчаванне. Абед усталявана падаваць у дзве гадзіны, але дзедзі часта абстаюць у 4—5 гадзін вечара. Як вынік — дзяціны дзедзі хварэлі рознымі хворобамі.

Беспартыйны работнік — загадчык праматарным аддзелам Белкаапсаюза тав. Гурэвіч у гуарцы з членам парткома тав. Місцеля абурэўся бядаўшымі адносінамі парткома і прафкома да бяшчэстваў у піонерскім лагерах. Калі-ж пра гэта дзедзіцца сакратар парткома Белкаапсаюза Рабкоў. Ён вельмі ўсхваляваўся. З вуснаў гурэвіча сакратара пачалася сыпачка поўнага абурэння выкрыці па адрэсу тав. Гурэвіча. Ён прымусяў тав. Місцеля неадкладна напісаць у прафком заяву, абвінавачваючы тав. Гурэвіча ў «фашызме» і «контррэвалюцыйным» выступленні.

Як і трэба было чакаць, экстранаму пасяджэнню прафкома ўсё-ж такі не

удалос прыняць загады падрыхтаваную пастаноўку. Многія таварышы, як камуніст Зільберман і іншыя, вельмі абурэны налігам адзікам Рабкова над часным работнікам, выступілі ў абарону тав. Гурэвіча і прафком прышоў не толькі прымаць усю няправільнасць высунутага абвінавачвання супроць тав. Гурэвіча, але вынесі пастаноў аб правільнай крытыцы тав. Гурэвіча парткома і прафкома за тварыння агітасцы ў лагерах.

Палюбы факты не адзіны ў практыцы сакратара партыйнага камітэта Белкаапсаюза Рабкова.

Вось яшчэ факт.

Не спадзбалася Рабкоў, што малады палітрук аддзела хлебапачынення тав. Бяліцкі старшыня гадзіць за сваім туалетам. Ён гэта выказуў публічна. Адночыю на агульным сходзе Рабкоў катэгорычна заявіў, што «жыццёвая, якая карыстаецца касметыкай — вантасовенкі элемент і нічога агульнага не мае з пабуловай сацыялізма і савецкай уладай» (!). Вось да якога самадурства даходзіць Рабкоў.

Зусім зразумела, што такі стыль работы Рабкова прыводзіць да шырокай крытыкі. І вельмі крытычныя выступленні камуністаў і беспартыйных работнікаў, якія ўскрывалі-б недахопы ў рабоце партыйнай і прафсаюзнай арганізацый, — рэдкая з'ява ў Белкаапсаюзе.

Дакуль-жа Кагановіцкі райком партыі будзе староннім назіральнікам адзікаў над людзьмі, з дазволу сказаць, кіруючы партыйнай арганізацыі Белкаапсаюза?

Я. ЭЛЬ.



На менскай швейнай фабрыцы імя Крунскай гэтымі днямі адбыўся выніск гуртка па гісторыі партыі, у якім займаўся 16 чалавек. НА ЗДЫМКУ: выпускнікі гуртка на вывучэнні ў партыянавага фабрыкі (злева направа): тт. К. К. Лазарэвіч (сваімі гуртка), Р. І. Зароцка, А. Е. Пляўнік і Лібман. Фото Я. Салавейчыка.

## З ГІСТОРЫІ БАРАЦЬБЫ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА ЗА СВАЁ ВЫЗВАЛЕННЕ

Р. ПІНІС

Прыслушнікамі беларускага ў барацьбе за расцарэнне буржуазна-дэмакратычнага ладу, за залучэнне савецкай улады выступілі ўсі нацыяналістычныя контррэвалюцыяны — нацлізм, бунд, сіянізм і інш.

Беларускія нацлізм ўжо з першых дзён пратэктарскай рэвалюцыі канцэнтравалі контррэвалюцыяныя сілы вакол створанай імі ў ліпені 1917 года «Беларускай рады». Імяна з мэтай канцэнтраванні контррэвалюцыяныя сілы, стварэння свайго буржуазна-дэмакратычнага «нацыянальнага» ўрада і процістаяння яго Советам «Беларускай рада» сабрала талды свой з'езд, назваўшы яго «першым усобеларускім кангрэсам».

Партыйныя арганізацыі Беларусі, кіруючы мудрымі ўказаннямі таварыша Сталіна, здолелі выкрыць перад шырокімі працоўнымі масамі контррэвалюцыяныя замыслы беларускіх нацлімаў.

Калі ў лютым 1918 года ў выніку адраджэння прэзэрных траціцкіна-бухарынскіх падпісчыкаў ваіны пачалася нямецкая акупацыя, беларускія нацлімы адправілі да нямецкага кайзера Вільгельма пасланне, у якім прадавалі нашу радзіму нямецкім імперыялістам, жадаючы яе бачыць лепш калоніяй нямецкага імперыялізма, чым савецкай рэспублікай.

Палуючы салдаці бот Вільгельма, працягваючы лакейства і ўгодніцтва перад нямецкім імперыялізмам, нацлімы адначасова вялі закулісны гадзіць з Францыяй, Англіяй, ЗША, імкнучыся заправіць нашу радзіму любому імперыялістычнаму драпежніку.

З прыходам польскіх акупантаў нацлімы працягваюць свае лакейскія

послугі новым панам — беларускаму. Надмаўскага газета «Звон» на ўсіх лады ўсхваляла «вызвалюшчы», запэўніваючы іх у сваёй лакейскай адданасці.

Пры ўступленні палікаў у Менск контррэвалюцыяныя нацлімы арганізавалі ім урачыстую сустрэчу, прынесці Пилсудскаму «гарачую ўдзячнасць» за «вызваленне» Менска ад «іва польскага». Яны заклікалі палікаў ісці далей на ўсход «вызваліць» Віцебск, Магілёў, Смаленск і т. д.

Віленская рада вітала прыход палікаў, залучаючы, што «разгарнулася новая старонка беларускага адраджэння».

Гродзенская рада заклікала: «Сустрэньце, беларусы, новых гасцей свайго края з поўным спакоем і ўпэўненасцю».

У гэтым-жа духу выступілі яўрэйскія і польскія дэмакратычныя нацыяналісты. Надмаўскага контррэвалюцыяны павольна падагнаў з Пилсудскім падпіска дагавор аб фарміраванні свайго «беларускага войска». Мэтай фарміравання гэтых ваенных контррэвалюцыяныя сіл было — стварыць ваенную сілу для барацьбы з Савецкай Расіяй. Але заклікі «свайсковыя камісіі», створанай нацыяналістычнай контррэвалюцыяны, не атрымалі воліку ў асяроддзі працоўных мас. Сыны работных і сялян ішлі ў Чырвоную Армію, у партызанскія атрады абараняць уладу Советам.

З мэтай стварэння контррэвалюцыяны пай узабранага сілы для барацьбы з Чырвонай Арміяй нацлімы заклікалі саюз з вядомым бандытам-партомчыкам Булак Балахоўчыкам. Аб «нодзігачка» ката Балахоўчыка вядома ўсе працоўныя масы Беларусі. І гэты агітасцы

бандыт усяляўся нацлімамі, як «праўдзін беларусы, як «беларускі нацыянальны герой».

Гэтыя факты яшчэ талды паказалі, што нацлімы з'яўляюцца заклікальні ворагамі беларускага народа.

Вось чаму польская дэфэзыва ў кожным з іх мела свайго агента, шпіёна, правакатара.

На прэскае «права-траціцкіскага блока» з вычарпальнай паўнатой даказана, што ўжо талды, адразу пасля Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, беларускі нацлімы і іншыя нацыяналістычныя контррэвалюцыяны з'яўляліся прамымі шпіёнамі польскай разведкі, дзейнічалі на заданых польскай дэфэзывы ў карысць польскага генеральнага штаба, а потым і іншых замежных разведвальных аргаў.

Гэтыя падліны наміты фашыскай разведкі імкнуліся ў час беларускай акупацыі зрываць арганізацыю падпольных баявых прафсаюзаў, зрываць стыхачную барацьбу рабочага класа, выдавалі падпольныяў-большавікоў, кіруючы прафсаюзнага апарата польскім уладам.

З шпіёнскімі заданымі прабраліся яны ў партызанскія атрады. Не адны партызанскія атрады загінулі ў выніку здрадніцтва ўсіх гэтых шарагоўцаў, дзюкоў і іншых. Ужо талды яны заплямлілі сабе крывёю работных і сялян беларускага народа.

А калі беларускія былі разбіты і победзена Чырвоная Армія ачысціла нашу беларускую зямлю, беларускі нацыяналісты пачалі на зямлю гэтай жа польскай фашыскай разведкі, пры дапамозе агіднага двурупніцтва і самай тоўкай маскравіцы, прабраліся ў нашы савецкія гаспадарчы і нават партыйны апарат на буйныя кіруючыя пасты і на працягу доўгага часу займаліся шкодзіцтвам на ўсіх галінах народнай гас-

падаркі, шпіянажам, дыверсіяй, маючы мэтай палегчыць сваім гаспадарам — польскім і нямецкім фашызмам — развязанне новай ваіны супроць СССР.

Савецкая разведка, пад кіраўніцтвам любімага сына народа сталінскага народна таварыша Ежова, абшчэколіла гэтых крывавых соў фашызма. Па прыговору пралетарскага суда, выказаўшага волю ўсяго савецкага народа, гэта банды нацыяналі-фашызтаў, разам з права-траціцкай бандай, знішчана.

Разгромлены самы азырвалы галаўны атрад фашызма.

Аднавіць на прадпрыемствах знішчаны сацыялістычнай рэвалюцыяй капіталістычны рэжым, адарван у сялян зямлю і зрабіць іх рабамі памешчыкаў было не так лёгка і проста. Беларускай сустрэлі ўпартае супраціўленне мільянаў працоўных мас Беларусі. Гэта супраціўленне яны стараліся зламаць шляхам арганізацыі зверскага тэрора — шчыбеннямі, расстрэлямі, паргомам, карнымі экспедыцыямі, сямляк у канцэнтрацыйныя лагеры і т. д. Ужо пры ўзнішці Вільню беларускія наладзілі лечування зверскіх расправ над мірнымі жыхарамі горада.

За ўсіх акупаваных імі

# РАЗГУБЛЕНАСЦЬ

Багатым ураджаем шуміць гарадзе лета на палях Асіпавіцкага раёна. Як лес, у сажань стаіць лі дарог жыта і пшаніца ў калгасах Свіслацкага сельсовета.

— 18 пачаткаў з гектара воззем замест леташніх 5—6, — радасна гаворыць старшыня калгаса імя Леніна, Касцянаўскага сельсовета, глядзячы на бялісны, залітыя сонцам хвалі буйнага вяткаўскага жыта.

Багаты ўраджай чакаецца па бульбе і грэчку. Калгаснікі калгаса «Трэці Інтэрнацыянал», Лапціцкага сельсовета, атрымаюць сёлета не менш 300 цэнтаў бульбы з кожнага гектара.

Сняготныя дні спрыяюць хуткаму выспяванню хлябоў. Учора яшчэ зелена налітае ядраным сокам жыта. Сёння ўжо цяжка агінаюцца да зямлі грузныя белыя каласы, чакалочы свайго гаспадара, які прыдзе і дбайна абярэ багаты дар калгаснай працы.

Але сярод некаторых работнікаў райвыканкома, райкома партыі, машына-трактарнай станцыі і райза паўне разгубленыя.

Дырэктар МТС тав. Кванюшка разгублена беге па рабну, ездзіць у НКЗВ, аб'езд, Вельсельгаснаб... Спытайся ў яго, калі будзе скончан рамонт уборачных машын — ён толькі галавой пакачае:

— Не ведаю.

З чатырох камбайнаў на ўчастак вышаў толькі адзін. Астатнія не адрамантаваныя і стаяць у парку. Не хапае ланцугаў, запчастак, а з'яўляюцца для палатна, сухага лесамагара. Перасоўвалі рамонты мастэрні п'яма. Снапавязалі і дзве ільняперабіўкі да гэтага часу не адрамантаваны. На ўвесь раён ёсць толькі 3 старых складаных маладаран «МК-1100». Але і яны няспраўны. Між іншым, МТС даўнім-даўно дала заўвагу на складаных маладаран у Наркмазем. З Наркмазема пачыналі прыслаць у раён тры новыя маладарані «МК-1100». Аб'яцанні астатні абмянялі.

У большасці калгасаў раёна не абмеркаваны планы ўборкі. Нават у такім перадавым калгасе, як насенна-сельскае «Усход», Свіслацкага сельсовета, не рамантуюцца гумны і свірны, не праводзіцца дезинфекцыя зэрнавых складаў. У калгасе імя Калініна, Лапціцкага сельсовета, не адра-

мантаваны дзве жніўкі, пра ремонт гумнаў і свірняў тут зусім забыліся. Такое-ж становішча і ў калгасе «Пролетарый», Гродзенскага сельсовета. У калгасе імя Молатава, Лапціцкага сельсовета, рыхтуюцца да ўборкі, абмежаваліся тым, што спехам вымалі свірны і ток, які і зараз яшчэ стаіць з дзіравай страхой.

У калгасах не вылучаны спецыяльныя брыгады, якія будуць абслугоўваць складаныя маладарані пры малаце, не падараны ільняперабіўчыкі. У райвыканкоме адносна гэтага гавораць:

— Прыдзе ўборка, прыдзе малацебтады і падбаром людзей.

Асобна трэба сказаць аб бядушніх адносінах да людзей на машына-трактарнай станцыі.


Ужо больш месяца, як у калгасе імя Калініна, Лапціцкага сельсовета, працуюць два трактары. Але старшыня калгаса Ляшчук за гэты час ні аднаго разу не пачуў сваім абавязкам пачкавішча ўмовамі іх работы. Больш таго, ён адвёў трактарыстам бруднае, п'янае памышканне, выгнаўшы ільняперабіўчыку. Абодва вельмі п'янажыныя. Трактарысты спяць пад адкрытым небам, газет і кніжак зусім не бачаць.

У МТС з рук вон дрэнна пастаўлена палітвыхавачая работа. Затрыманцапа вылуча заробатнай платы трактарыстам.

Старшыня райвыканкома тав. Лёліна ў многім вінаваты Наркмазем. Гэта праўда, НКЗ Веларусі і аб'езд зусім не ведаюць, як працуе Асіпавіцкая МТС, канкрэтна ёй не дамагаюцца.

Але і кіраўнікі Асіпавіцкага раёна таксама не ўлічылі гэтай іспыці, што да ўборкі — вярхоўнай палітычнай кампаніі — трэба рыхтавацца загады, рыхтавацца палітвыхавачы. За гэты кароткі час, што астаўся да першых дзён жніва, асіпавіцкім таварышам трэба як можна хутчэй прывесці ў парад уборачныя машыны, арганізаваць справу і людзей, узначаліць палітычную актывізацыю калгасных мас на хуткую, без малейшых страт уборку і добрае захаванне багатага ўраджаю.

А. ВЯЛЮГІН.



Калгас імя Сталіна, Сталінградскага раёна, разгарнуў уборку ўраджаю. На ўдзельніку — трактарыст Г. М. Дзедз, брыгаднік трактарыста атрада Волжскай МТС Т. А. Горлаў, камбайнерка З. І. Ільіна на ўборцы жыта. Фото П. Курбачова (СФ).

# ДОБРАЯКАСНА ЎБОРОМ ВЫСОКІ ЎРАДЖАЙ

На палях калгасаў зоны лезніскай Чавускай МТС на ўборку ўраджаю будзе працаваць 7 камбайнаў, а якіх 4 паўднёвыя, 12 ільняперабіўак і 18 маладаран. Асабліваць уборкі гэтага года будзе заключана ў тым, што разам з уборкай жыта прыдзе перабіў і лён. Усе машыны будуць нахалу і кожнай з іх прыдзе сваячасна па меры патрэбнасці арганізаваць тэхнічную дапамогу.

Я працую ў МТС механікам па сельгасмашынах і камбайнах. Механік яшчэ вельмі малады. У мінулым годзе я працаваў камбайнерам на камбайне «Комунар». Рыхтуючы зараз машыны да ўборкі, я прадумваю кожную дробязь, якая потым можа перашкодзіць у рабоце.

Камбайны ў нас усё адрамантаваны і прыгатаваны. Хутка будзе закончаны рамонт і астатніх машын. Для камбайнавай ўборкі ў калгасе аддзелены лепшыя роўныя плошчы. На кожны камбайн складзены маршрут руху з той мэтай, каб унікнуць неапатрэбных каластых пераездаў.

На кожным паўднёвым камбайне ўстаноўлены паловазбіральнікі. Гэта прастасаванне, якое абірае каштоўныя зёрна і прыдумаў на сваім камбайне яшчэ ў мінулым годзе, уораўшы за сезон 301 гектар.

Забіць паловазбіральнікі можа кожны камбайнер. Пабудова яго вельмі прстая. Для гэтага трэба прадуць на паўтара метра маючыся сямізбіральнікі і зрабіць яшчэ адзін сцяны стол. Не падаўжваючы саломянага транспарціра, трэба над ім паставіць сцяны граблячкі. Каб не палатала палова ў салому, для гэтага між сцянымі дошкамі перахваціцца палатно на ўзроўні саломянага транспарціра.

Для лепшага скідавання асобна ў кучы саломы і паловы ўстаноўлівацца блок і праводзіцца дзве выркі да штурвалага, пры дапамозе якіх ён і аслабляе салому і паловазбіральнікі.

Дзеў за піль да ўборкі камбайны будуць разасланы на ўчасткі. Для арганізацыі тэхнічнай дапамогі ў часе работы камбайнаў і іншых уборачных машын у МТС арганізавана перасоўвачная майстарыя.

Зірну з бункераў паўднёвых камбайнаў будзе разгружацца на грузавыя аўтамабіны. У тых калгасах, якія не маюць машын, робіцца на калёсах шчыльныя скарнікі. Для паўночных камбайнаў падрываюцца дастаткова колькасць машыноў.

У многіх МТС, як мне даводзілася наглядзець, лічыць, што камбайн «Комунар» павінен абавязкова цягнуць толькі трактар «ТТЗ». Гэта зусім няправільна. Няма ніякай патрэбы ўжываць моцную машыну скарыстоўваць так неапатрэбна. Усе нашы паўднёвыя камбайны будуць працаваць на трактарах «ХТЗ».

Нашы камбайнеры з нецярплівасцю чакаюць пачатку ўборкі. Кожны з іх абавязваўся на паўднёвы камбайн ўораў не менш 400 гектараў (норма 200) і на паўночны — не менш 200 гектараў (норма 110). Камбайнер Дамітрый Кадарупа абавязваўся ўораць не менш 600 гектараў.

Разам з гэтым я павінен адзначыць, што, не глядзячы на кароткі час, які астаўся да ўборкі, МТС не забяспечана бензінам. Аб гэтым добра ведаюць Наркмазем і аб'езд, але ніякіх мер не прымаюць.

Іван Дам'янівіч КАРНЕЕУ, механік па сельгасмашынах і камбайнах Чавускай МТС.

# БАГАТЫ ЎРАДЖАЙ БУЛЬБЫ

Праішоўшы па рэспубліцы дажжы вельмі спрыяюць развіццю пасеву бульбы. Чакаецца багаты калгасны ўраджай. Ранняя бульба ўжо цвіпе. Ідзе другое ачужанне. Буліна разрослася кусты бульбы закрываюць бароны. У калгасе «Бараньба», Смілавіцкага раёна, у мінулым годзе калгаснікі атрымалі на 1 кілограм бульбы на працягу года. Віды на ўраджай гэтага года прадказваюць яшчэ больш багаты працягненні. У калгасе «Чырвоная

зорка», Лагойскага раёна, на плошчы ў 40 гектараў праходзіць другое ачужанне. Мяркуюцца сабраць не менш 200 цэнтнераў бульбы з гектара. Добрая віды на ўраджай у Лепельскім раёне. У калгасе «Новае жыццё», «Чырвоныя праменьні», «Чырвоны сцяг» гэтага раёна ў сярэднім мяркуюцца зняць ураджай бульбы ў 225 цэнтаў з гектара. На станаўленні ўчастках адначасова з апрацоўкай праводзіцца падкормка пасеваў бульбы мінеральнымі ўгнаеннямі.

# ЯК У СТАРЫХ ДАРОГАХ РЭАГУЮЦЬ НА СКАРГІ ПРАЦОЎНЫХ

Таварыш Сталін заўбеды вучыць нас чула адносіцца да голсу працоўных, да іх заагартванні, сігналаў. Сіла найвай большавіцкай партыі — у яе сувязях з шырокімі масамі. Партыя патрабуе, каб кожнае пісьмо, кожная скарга працоўных знайшлі самае хуткае і поўнае рэагаванне, памятаючы, што за кожным пісьмом стаіць жывы чалавек.

Наш савецкі грамадзянін зусім правільна разглядае свае пісьмы, сігналы ў савецкай ўстановы і арганізацыі як адну з форм сваёй дапамогі партыі ў выкрыцці ворагаў народа, у анішчэнні недахопаў у калгасах, на прадпрыемствах, ва ўстановах. Кожны рабочы, калгаснік, служачы нашай краіны адчувае сабе гаспадаром свайго лёсу. Ён ведае, што яго выткі правы запісаны ў Сталінскай Канстытуцыі, што ні адной савецкай установе ці арганізацыі не дазволена бюракратычна, бядаўна адносіцца да яго прашоў, заагартванняў, сігналаў.

На жалі, як паказваюць факты, гэту большавіцкую іспыці не ўсвоілі кіраўнікі Старадарожскага раёна. Тут усталяваліся самыя бюракратычныя адносіны да скарг і сігналаў працоўных. Буйнейшыя сігналы марнуецца доўгія месяцы. У райвыканкоме — старшыня Шалінін — ад пісем працоўных аддзеліцца як ад назойлівых мух. Месяцамі, без учоту і рэагавання, яны ваяваюць у пыльных папках, а потым бесследна знікаюць.

За 1938 г. рэдакцыя газеты «Звязда» накіравала ў Старадарожскі райвыканком, райком КП(б)В, райземдзел і іншыя арганізацыі 109 пісем працоўных для правэркі і рэагавання. Кожнае з іх заслужылае большавіцкай увагі. Асабліва многа працоўных Старадарожскага раёна сігналявалі аб непагодках у калгасах, аб вярхоўных дзеяннях іх асобных кіраўнікоў, аб грубых парушэннях Сталінскага статута сельскагаспадарчай арцелі, аб беспаскарным раскраванні калгаснага добра.

Група калгаснікаў калгаса імя Леніна, Кармазоўскага сельсовета, ішла аб раз'ясненні кіраўніцтва калгаса. Калгаснікі калгаса імя Талымана. Залужыла сельскае, падамаюць аб пэванні мінеральнага ўгнаення і бульбы, аб няправільным запісе працягненні.

На большасць пісем старадарожскай арганізацыі нават не адказалі рэдакцыя. Адзін толькі райвыканком не адказаў на 26 пісем. Пры правэрцы на месцы ўстаноўлена, што ў райвыканкоме нават няма учоту іх паштоўкі. Ніхто канкрэтна не адказавае за гэты ўчастак работы. Пісьмы разгублены. Сур'ёзнейшыя сігналы аб парушэннях калгаснай дэмакратыі, аб раскраванні калгаснага добра бесследна зніклі.

Устае законнае пытанне — дзе ж раёны камітэт партыі, чаму ён спакойна мірыцца з такімі неабольшавіцкімі адносінамі райвыканкома да пісем працоўных? Але ў саміх райкомаў і райза, як кажуць, рыльня ў пушку. У райкоме таксама пісьмы працоўных бесследна прападаюць. З 9 пісем, дасланых рэдакцыі райкому КП(б)В, у райкоме не адказалі.

— Не можа гэта быць, — супярэчыць першы сакратар райкома тав. Антонава, — я іх зараз-жа знайду.

— Магчыма, што зараз ты іх акажы і не знойдзеш, — асялярожна папраўляе яго другі сакратар.

Росшукі сакратараў Старадарожскага райкома партыі пакуль што ні да чаго не прыводзіць. Пісьмы працоўных, сур'ёзнейшыя сігналы, якія многа дамагаліся б райкому ў рабоце, бесследна зніклі.

Адным словам, выходзіць, што райвыканком пераняў нягодны «эпопты» свайго райкома. І дзе ўжо райкому ўзніць большавіцкі голас супроць алячынскіх адносін райвыканкома да пісем працоўных!

Не будзем агучаць фарбы. Не будзем залішне прыпісваць старадарожскаму райвыканкому. Часам ён адказвае на дастаныя яму на рэагаванне пісьмы. Але характар адказаў толькі пераконвае нас, што за бюракратычнымі адносінамі гора-кіраўнікі старадарожскага райвыканкома імкнуцца схаваць сапраўднае становішча рэчаў у раёне. І ў гэтых мэтах яны не пагарджаюць самымі нягоднымі метадамі, у тым ліку і бессаромнай хлуснёй.

Аб адным з такіх фактаў мы і хочам расказаць на старонках газеты.

25 сакавіка рэдакцыя газеты «Звязда» накіравала ў старадарожскі райвыканком пісьмо сельскара для рэагавання. Копія пісьма была накіравана райнаму пракурору т. Юранку. Аўтар пісьма паведамляў, што кладаўшчыкі калгаса «За калектывізацыю», Пасенскага сельсовета, Сямён Шэшка раскравала калгаснае добра. Кладаўшчыкі мяняюць вельмі часта, рэвізіі пры гэтым не праводзіцца. І гэта безучотна стварыла сур'ёзную глебу для раскравання калгаснага добра.

Праішоў месяц. 25 красавіка рэдакцыя атрымала адказ райвыканкома, які паведамляў, што допіс аб калгасе «За калектывізацыю» правяраўся на месцы. Пры правэрцы ўказаны ў допісе факты поўнасцю павердлівыя. Былі кладаўшчыкі Сямён Шэшка зняты з работы і аддан пад суд.

Адказ паліліся былі старшыня райвыканкома Соркін і адказны сакратар Рызю.

Адказ райвыканкома быў перасланы аўтару. Праз некаторы час аўтар з абурэннем паведамаў, што старадарожскія работнікі ўздзялі рэдакцыю ў забуджэнне, што Сямён Шэшка да адказнасці не прыняты.

Аб перадачы справы аб ім суду не было і гутаркі. Наадварот, Шэшка даверылі яшчэ больш адказную работу — вылучылі яго старшынёй аднаго з калгасаў.

Рэдакцыя накіравала свайго работніка ў Старадарожскі раён, каб правярць гэтыя факты на месцы. І што-ж? Аказалася, што селькор меў усё падставы для абурэння. Паведамленне старшыні і сакратара райвыканкома, мярка кажучы, — прадукт іх багатай фантазіі, а па-просту кажучы, — хлусня.

Так старадарожскі райвыканком рэагуе на сур'ёзнейшыя сігналы. А зарты было-б толькі сур'ёзна адносіцца да гэтага пісьма, каб вывесцілі многа буйнейшых недахопаў у калгасе. Аказваецца, што на працягу 4 год у калгасе не было рэвізіі. На працягу 4-х год! За гэты час мянялася многа кладаўшчыкоў, рахункавоў і іншых работнікаў. Пры такіх умовах зусім не цяжка беспаскарна расцягваць калгаснае добра.

Недрама з Старадарожскага раёна паступае такога менавіта сігналаў аб раскраванні калгаснага збожжа, грошай і т. д. Недрама ў некаторых калгасах раёна беспаскарна арудуе вярхоўнае ахосце. Гэтаму садзейнічаюць досыць дзівуныя паводны, якія аймаюць кіруючыя арганізацыі раёна ў рэагаванні на сігналы калгаснікаў. Гэтую садзейнічае нежаданне старадарожскіх работнікаў прыслухоўвацца да голсу працоўных раёна.

Час ужо закончыць з такімі бюракратычнымі адносінамі да сігналаў працоўных. Віноўныя ў аштарпаванні з'яўчынскіх адносін да пісем працоўных павіны быць прыняты да сур'ёзнай адказнасці.

# НА ПАЛЕССІ ПЧАЛОСЯ ЖНІВО

МАЗЫР. У калгасе «Новая ніва», Пешкаўскага сельсовета, Нараяўскага раёна, пачалося жніво. Ужо зжата 12 гектараў жыта. Працую 12 жніўцаў. Пачалося жніво і ў калгасах Барбарускага сельсовета гэтага раёна.

КАМАРЫН, 9-VII. (БЕЛТА). Важкі голас, наліты поўным зэрном, хіпіцца да зямлі. Багаты сёлета ўраджай калясца на Палессі. Калгаснікі сельгасарцелі «Чырвоная Украіна» мяркуюць зняць па 18 цэнтнераў з гектара.

Многія калгасы пачалі жніво выбарачным парадкам. 8 ліпеня першай нарад атрымала зэвенная калгаса «12 Кастрычнік», Крукаўскага сельсовета, Елена Лаек. У гэты дзень яе звяно

з 7 жанчын убрала 1,26 гектара жыта, выкарыстаўшы дзённую норму на 150 працэнтаў. 9 ліпеня на ўборку вышлі астатнія з'венні калгаса і дзве жніўцы з прыстасаванымі да іх зэрнеўлавіцелямі.

НАРОЎЛЯ, 8 ліпеня. Дасягнула багаты ўраджай азых і ранніх яравых пасеваў на калгасных палях Палесся.

8 ліпеня ў калгасе «Вольная праца», Ценкаўскага сельсовета, на калгаснае поле вышлі 12 лётных калгасніц-станававак жаль першыя снапы азыха жыта.

Аднак трэба сказаць, што МТС раёна не падаўжваюць да ўборкі. Наўдныя тры камбайны не адрамантаваны, для іх не аддзелены ўчасткі.

# НОВАЯ БУЛЬБАСАРТЫРОУКА

ГОМЕЛЬ. Эксперыментальны цэх заводу Гомельскага заагартвання выраб эксперыментальнага ўзору новай бульбасартыроўкі, спраектаванай канструктарам заводу, маладым спецыялістам тав. Юдзічкім. Новая бульбасартыроўка павіна знішчыць бой бульбы, які на існуючай сартыроўцы «КС-5» дасягае вялікіх памераў. Новая машына вельмі прстая ў эксплуатацыі, прыводзіцца ў рух адным чалавекам.

# ЛАРІ ДА ЎБОРАЧНАЙ КАМПАНІІ

Для абслугоўвання пасевнай кампаніі Белкалгасам у раёнах БССР было арганізавана 700 ларкоў. У сучасны момант усё гэтыя ларкі пераключаны на абслугоўванне калгаснікаў у час уборачнай кампаніі. У ларках будуць для продажу розныя буланы і кандыцёрскія вырабы, дробная галантарія, махора, папярскі запалкі, прахаджальныя наліткі і інш.

Апрача таго, для лепшага абслугоўвання уборачнай кампаніі будзе працаваць 125 развазак, якія напэўна на поле даставяць для продажу калгаснікам розныя прадукты і прахаджальныя наліткі.

# рэспублікай у адну. Так ствараецца

можае аб'яднанне — Літбал да таго, каб адліць напор палымаючага галаву польскага імперыялізма.

Тав. Калінін таксама прыязджаў у красавіку 1919 г. у Менск. Ён паведамаў рабочаму класу і сялянству Веларусі, што ў барацьбе супроць палымаючага беларусі народ не астанецца адзіночным і будзе падтрыман усёй сілай астатніх савецкіх рэспублік.

Тав. Калінін аб'явіў аб раз'ясненні ВІЦК РСФСР палісі насустрач прапагане беларускага народа аб аб'яднанні сіл, у прыватнасці, ваенных сіл рэспублік. Гэта было ярава ў той момант, калі польскія імперыялісты пачалі наступленне на Веларусь.

Калі ў перыяд першага пахода Антанты белаліцкі пачалі пагражаць Веларусі, пачаўшы наступленне і акупіравалі некалькі гарадоў, і для беларускага народа наступілі грозныя дні — на дапамогу беларускаму народу прыйшла партыя Леніна—Сталіна і пад яе кіраўніцтвам — рускі рабочы клас.

Для кіраўніцтва Заходнім фронтам быў паслан таварыш Сталін, дзе ім была прароблена вялікая работа. Таварыш Сталін асабіста кіраваў абаронай Менска ўлетку 1919 года. У вельмі кароткі тэрмін ім быў ажыццёўлен пералом на Заходнім фронце. Наступленне белаліцкаў было прыпынена і фронт быў стабілізаван.

Калі таварыш Сталін у верасні месяца 1919 года быў паслан на Паўднёвы фронт, на Заходнім фронце, па даручэнню тав. Сталіна, астаўся і самадзейна працаваў тав. Орджанікідзе. Ён асабіста хадзіў па разведку пад Варшаву. Пад яго непасрэдным кіраўніцтвам чырвонаармейскія часці не толькі пераішлі самі ў контрнаступленне, але і адкінулі палымаюча за Варшаву.

У 1920 годзе калі белаліцкі, у адказ на голы мёрныя прапановы, рушы-

лі палкі і дывізіі на Украіну і Веларусь (пачаўся трэці паход Антанты), беларускаму народу тэрмінова прыйшоў на дапамогу рускі рабочы клас пад кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна.

Ленін і большавікі, які і заўбеды ў цяжкія моманты ў жыцці Савецкай рэспублікі, звярнуліся за падтрымкай да рабочага класа і працоўных мас усёй краіны. У сваіх выступленнях у гэты перыяд (на з'ездах профсаюзаў, на рабочих сходках, нарадах і т. д.) Владзімір Ільіч Ленін растлумачваў рабочым і сялянам, што падбухторвае Антантай Польшча пачала з намі вайну для ўдуплення неапаўняна ўсяму імперыялістычнаму свету савецкай улады.

Ён гарача заклікаў рабочых і сялян да таго, каб аказаць дапамогу украінскаму і беларускаму народам і ўсе сілы згуртаваць у барацьбе з белаліцкай.

Звяртаючыся да рабочых, Ленін гаварыў: «Палкія справа дайшла да вайны, усё ўнутранае жыццё краіны павіна быць падпарадкавана вайне». Трэба каб тут асталіся толькі тыя, хто не згодны дапамагчы на фронце. Фронту ўсе афары, яму ўся дапамога... і сканцэнтравалі ўсе сілы і прыналежы ўсе афары, мы несумненна пераможам і на гэты раз».

Па закліку партыі Леніна—Сталіна рускі рабочы клас ішоў на дапамогу сваім братам — беларусам, украінцам, і толькі гэта магло вырашыць канчаткова пытанне аб нашай перамозе над ворагам.

Пры першым выступленні палымаюча 24 губерні Расіі былі аб'яднаны на ваенным становішчы. Добрахотна ішлі на Заходні фронт лепшыя сыны рабочага класа — перадавыя рабочыя Масквы, Ленінграда, Баку, сяляне волжскіх губерняў. Назвы сфармаваных палкоў, якія дзейнічалі на Заходнім фронце — «Курскі», «Бранскі», «Волжскі» і т. д., сведчаць аб тым, што адусюль, з усёх бакоў Савецкай Расіі, ішлі рабочыя і сяляне ў дапамогу бела-

рускаму народу. Вось асобныя прыклады гэтай дапамогі:

16 чэрвеня 1920 года ў Самары адбыліся ўрачыстыя праводы на Заходні фронт партыі добрахотнікаў.

У гэты ж дзень адбылася дэманстрацыя пратэста туюшкіх рабочых супроць зверстваў белаліцкаў, спаліўшы Барысаў і разбурыўшы Кіеў.

«Рабочыя заявілі, — пісала «Правда», — што на зверствы Польшчы яны адкажуць тым, што ўсю сваю волю і сілы яны пакладуць на падняцце прадукцыінай працы, каб даць больш зброі змагаючыся чырвонаармейцам».

У вялікіх баях, асячэнчых крывёю рабочых і сялян нашай краіны, выкавалася связанная дружба народаў Савецкага Саюза.

Таварыш Сталін у перыяд трэцяга пахода Антанты кіраваў паўднёва-заходнім фронтам, але ён адначасова кіраваў і ўсім апераным Заходняга фронту, праходзіўшага па Веларусі. Аб гэтым гавораць выдатныя сталінскія артыкулы: «Новы поход

# БОЛЬШ УВАГІ ПАЖАРНАЙ БЕЗАПАСНАСЦІ

У артыкуле 131 Сталінскай Канстытуцыі запісана: «Кожны грамадзянін СССР абавязан берасці ў грамадскую грамадскую сацыялістычную ўдаснаваць, як свядомую і неадкладную аснову сацыялістычнага будаўніцтва, як крыніцу багацця і магутнасці раёнаў, як крыніцу заможнага і культурнага жыцця ўсіх працоўных».

Гэты артыкул Сталінскай Канстытуцыі абавязвае кожнага сацыялістычнага грамадзяніна як звычайна ахоўваць сацыялістычную ўдаснасць, у тым ліку весті ўпарта барацьбу з пажарнай небяспечнасцю.

Кожнаму часоваму сацыялістычнаму грамадзяніну — патрыёту нашай радзімы трэба заўважыць, што на ўвазе і ні на хвіліну не забываць, што на гэтым участку закладзены ворагі народа — траціцкі-бухарынскія і нацыяналістычныя бандыты і шпіёны-дрыкадавы і могуць прыкласці сваю брудную руку больш, чым на якім-небудзь іншым участку.

Вось чаму трэба асабліва пільна разглядаць кожны выпадак пажара і весті самую жорсткую вайну з пажарнай небяспечнасцю і з тымі, якія гэту небяспечнасць ствараюць свядома або па сваёй недбайнасці ці несапраўднасці.

З наступленнем летняга перыяда пажарная небяспечнасць павялічылася, павялічыліся і наша ўвага да гэтай справы. Кожны працоўны сацыялістычнага будаўніцтва ў барацьбе з пажарнай небяспечнасцю на любым участку работы — на прадпрыемстве, у саўгасе, калгасе, школе, устаноўе і ў сваёй доме — можа прынесці нашай радзіме велізарную карысць.

У справе барацьбы з пажарнай небяспечнасцю і з тымі, якія гэту небяспечнасць ствараюць, аднак пажары ўсё-ж бываюць і яны лічаць не мала прыносіць страт нашай радзіме. Ад чаго часцей за ўсё з'яўляюцца пажары? Зроблены аналіз прычын узнікнення пажару паказвае, што яны ў большасці бываюць ад няспраўнасці пчэй, дымаходаў, ад неапраўданых аб'яднанняў з агнём, ад баластаў, безаглядных дэянняў, ад няспраўнасці электрычнай сеткі, ад пакідання без нагляду зааленных пчэй, ад засмечанасці памышканняў, двароў, ад неапраўданых курення і ад падпалаў.

Трэба адзначыць, што барацьба з пажарнай небяспечнасцю не аддасца яшчэ дастатковай увагі і што ў гэту справу не ўключалася шырокая сацыялістычная грамадскасць.

Некаторыя аддзельныя работнікі на месцах: сакратары райкомаў, старшыні райвыканкомаў, сельсаветаў, калгасаў і дырэктары прадпрыемстваў і ўстаноў недаацэньваюць пажарнай небяспечнасці і лічаць, што справа пажарнай небяспечнасці ёсць справа пажарнай аховы НКВД і таму ім гэтым зусім не трэба займацца.

Дырэктывы і ўказанні ЦК КП(б)Б і СНК па гэтым пытанню іншы раз не выконваюцца. Аб гэтым з поўнай яскасцю сведчаць матэрыялы выдання зробленай праверкі выканання рашэння СНК ад 31 мая гэтага года. З 20 правераных раёнаў ні ў адным не зроблена ўсяго таго, што было прапанавана ў рашэнні СНК БССР. У большасці правераных раёнаў да выканання гэтага рашэння аднеслася чыста фармальна, а ў некаторых да прыведзенай праверкі зусім нічога не зроблена. Так, напрыклад, у Лёўнянскім

раёне для работы па барацьбе з пажарнай небяспечнасцю райвыканкомам назначана камісія з 9 чалавек, але камісія гэта аказалася без старшыні, бо яго забылі вылучыць, а члены камісіі нават не ведаюць, што іх у гэту камісію вылучылі (інструктар райкома Брандбург і інш.). Гэта камісія нічога і не рабіла.

У Гаралонкім раёне вылучаны райвыканкомам камісія таксама нічога не рабіла і нават ні разу не збіралася. А ў Граскім раёне на запітанне ўпаўнаважанага СНК, што зроблена райвыканкомам у адпаведнасці з рашэннем па барацьбе з пажарнай небяспечнасцю, старшыня райвыканкома тав. Жыльвінскі адказаў прама, што гэта справа пажарнай інструктара. — «У яго запітаеце, — гэта яго хлеб».

Такое становішча мае месца і ў раёне іншых раёнаў, у выніку чаго справа з пажарнай безапаснасцю ў гэтых раёнах дрэнная. Элементарныя правілы пажарнай безапаснасці ў гэтых раёнах не захоўваюцца, пажарны інвентар знаходзіцца ў вельмі дрэнным становішчы. Напрыклад, у калгасе «Большык», Добрынекага сельсавета, Канатковіцкага раёна, рудня пажарны насос знаходзіцца ў куратніку, а з пажарных рукавоў зроблена курныя селадка. Можна сабе ўявіць, які выгляд маюць гэтыя насосы і рукаві! У калгасе імя Тэльмана, Усакінскага сельсавета Клічэўскага раёна, рудня пажарны насос аказваўся няспраўным, а рукавы пажарнага інвентара былі сталыя па двары і гнілі.

Аб чым усё гэта сведчыць? Гэта сведчыць аб тым, што на месцах раёнаў і сельскіх работнікі справы пажарнай безапаснасці займаюцца дрэнна. Гэта справа пашчана на самадзёк і прадстаўленыя работнікам пажарнай аховы, якія, аднак, без дапамогі раённых арганізацый з такой вялікай і адказнай работай справіцца безумоўна не могуць.

Многа недахопаў ёсць і ў рабоце работнікаў пажарнай аховы на месцах. У прыватнасці, гэтыя работнікі не зусім скарываюцца ўсе правы, якія ім даюць сацыялістычны супроць тых асоб, якія ігнаруюць правілы пажарнай безапаснасці і падвяргаюць пажарнай небяспечнасці сацыялістычную ўдаснасць.

Стеліцы і карацельныя органы на месцах таксама не прымаюць належных мер да з'яўленняў пажарнай небяспечнасці. Пракурор Камарынскага раёна, напрыклад, марыўна дзве справы аб з'яўленні не выкананні правілы пажарнай безапаснасці і вынахатах да адказнасці не прыняўшы. Гэты пракурор зварачае справы назад, лічаць іх няваротнымі ўвагі. У Смаленскім раёне ў калгасе «Новы шлях» быў 16 мая пажар. Райпракурор вядзе справу да гэтага часу, не гледзячы на тое, што віноўнікі былі ўсталяваны, знайдзены талі-ж. У Усталявіцкім раёне да гэтага часу не разгледжана справа, пачатая 6 студзеня. Вельмі часта справы ў судах залежваюцца неразгледжанымі па некалькіх месяцах.

Усё гэта сведчыць аб тым, што да гэтага часу пажарнай безапаснасці не аддавалася дастатковай увагі. Неабходна як мага хутчэй скончыць з абсалютнаснасцю ў гэтай важнейшай справе.

Ф. С. КАБЕРНІК.



32-гадовы рабочы рамонтнай канторы Мехархітала В. І. Ройн са сваёй сям'яй — калектарамі Міхайлаўскага завода імя Варышыллы Міхайлаўскага сельсавета в. Селіца. На здымку: сын В. І. Ройн Міхайлаў са сваёй сям'яй на р. Селіца.

## Новы завод згушчонага малака

У Рагачова на рапэ Друць закончана пабудова новага буйнага завода згушчонага малака. Глупы апошнія пабудовы работы. У жыцці ён павінен уступіць у эксплуатацыю. Забел абсталяван навіейшай апаратурай. Усе працэсы вытворчасці механізаваны. У буйным-жа квартале ён даць сваю першую прадукцыю. У раёне завода ўзнік новы паслак. Апрача галоўнага вытворчага корпуса, пабудаваны будыны для лаці-пральні, сталавага, складу, механічных майстарскіх, гаража. Для работчы і інжынерна-тэхнічных работнікаў завода пабудавана 8 аднапавярхавых каменных будынкаў з водапабаваннем, каналізацыяй, электрычнасцю.

## СПАРТАКІЯДА БВА

СМАЛЕНСК. (Па тэлефоне ад нашага спецыяра). 6 ліпеня на стадыёне Беларускай вяснянай арміі адбылася акруговая спартакіяда БВА. Удзельнікі спартакіяды — байцы і камандзіры БВА і члены іх сям'яў. У першыя чатыры дні спартакіяды ішлі лёгкаатлетычныя спаборніцтвы. Выдатны скачок у вышыню з разбегу зрабіў малады камандзір Т. Ханюк. З першай спробы ён узвёў вышыню 180 см., паўтарыўшы гэтым скачком афіцыйны рэкорд РСЧА. Жонка ваенна-тэхнічна П рагна тав. Білінова ўстанавіла новы рэкорд РСЧА ў бегу на 400 метраў, яе час — 1 мінута 6,7 секунды. Добрая вынікі па кіліноўна каля і штурханню ядра сямёр жанчын паказвае маладзёжны чэмпіён РСЧА ваенна-тэхнічна Кліменца. Рэкардсмен акругі старшы лейтэнант тав. Марозаў прайшоў 400 метраў за часам 54,9 секунды.

У выніку першых дзён спаборніцтваў на першым месцы сярэд жаноцых калектываў — калектыву менскага куста. НЕХАЕУ.

# СОВЕЦКІЯ ФУТБАЛІСТЫ „ТОРПЕДО“ ВЯРНУЛІСЯ НА РАДЗІМУ

НЕГАРЭДЖАЕ, 9 ліпеня. (Спец. нар. «Звязда»). Сёння вярнуўся ў Беларусь з Парыжа ў СССР сацыялістычнай каманда добраахвотнага спартыўнага таварыства «Торпедо» ў складзе 15 чалавек.

Каманда выяздала ў Францыю па запрашэнні французскай рабочай спартыўнай федэрацыі для ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах у гонар 30 годдзя гэтай федэрацыі.

Прадстаўнікі каманды тав. П. А. Барысаў і капітан каманды тав. В. А. Маслоў у гутарцы з карэспандэнтам «Звязды» павадалі:


— Мы зноў на роднай зямлі. Увесь калектыв перажывае хваляючыя моманты радасці. Мы з неарыентаванымі чалавекімі вярнулі ў СССР, у родную Маскву.

Па долах сацыялістычнага футбаліста «Торпедо» вышэй выключылі пачаць. Усе сустрэчы закончыліся бліскучай перамогай нашых ігракоў. Рабочае прыштва свету ў міжнародных спаборніцтвах выйгралі сацыялістычныя футбалісты «Торпедо». Яны вярнулі са сабой у Маскву металічны кубак і вышнелі, уручыўшы французскай рабочай спартыўнай федэрацыі і камандам Францыі, Нарвегіі і Іспаніі.

Першая доўгажданая сустрэча з рабочай камандай Чэхаславакі адбылася ў Парыжы на стадыёне «Буфало» і закончылася з лікам 8:0 у нашу карысць. У Парыжы-ж у фінале сацыялістычнага футбаліста сустрэліся з вельмі моцнай нарвежскай камандай. Гра ішла ў напружаным тэмпе. Тут мы выйгралі ў Марселі сацыялістычным полі ў Марселі сацыялістычны футбалісты сустрэліся са зборнай камандай Барселены (Іспанія). Гра закончылася з лікам 14:0 у нашу карысць. З вельмі поспехам прайшла гра і ў Ніцы. Вынік 6:1 у нашу карысць.

Працоўныя Францыі аказалі сацыялістычным сапартаментам цёплую сустрэчу. У Парыжы на стадыёне «Першыя» сабралася больш 30.000 гледачоў, вітаючы вярнуўшы сацыялістычным сапартаментам авіяцымі. У Марселі, дзе на футбольнае поле вышлі сацыялісты і іспанскія ігракі, на стадыёне сабралася каля 40.000 чалавек. Разгалася гукі «Інтэрнацыянала», іспанскага гімна і «Марсельезы». Нам шумна апладыскавалі.

Увесь французскі друк у сваіх справаздах даваў высокую ацэнку ігры сацыялістычнага футбаліста. Нават французскія газеты прызнавалі, што вышнелі высокую тэхніку ігры торпедыстаў.



Усебеларускае спартыўнае таварыства «Харчавік». На здымку: работніца і-й механічнай пажарнай тав. К. П. Грушэўскага, запаліла першыя месца на мятанні мяча — 32 астры 49 саят. Фото С. Грына.

## Радзе ў дні свята

У дні святкавання XVIII гадавіны вызвалення Беларусі ад белаліцкага Беларускага камітэта будзе перажываць спецыяльныя праграмы. Асноўная ўвага па ўсіх аддзелах будзе нададзена ўдзелу ў культурна-адукацыйнай праграме «Торпедо» ў гонар 30 годдзя стварэння БССР.

Сёння ў 18 гадзін 30 мінут будзе перададзены даклад на тэму «Вызваленне Беларусі ад белаліцкага». У 20 гадзін каля мірафона выступіць калектыв калгаса імя Сталіна, Менскага раёна, якія сапарнічаюць з адным з калгасаў Грузіі. Яны раскажуць аб сваім заможным, развітым культурным жыццём.

Затра будуць перададзены песні і музычныя аб сацыялістычнай радзіме, а таксама вольныя канцэрты. Магілёўская вобласць выступіць са сваёй мастацкай самалеіснасцю. Спецыяльная праграма ў гэты дзень прадумана для дзяцей. 12 ліпеня будуць перададзены гутаркі ад Чырвонай Арміі. Актарыя-драматычны мантаж тэатру Н. Остроўскага «На рэчкаўна беразе» толькім — мантаж оперы Дзяржынскага «Шхі Доў», літаратурна-музычная перадача «Беларуская ССР — баюць фарпост на рубяжы з капіталістычным Захадом».

## 1.600 ТЫСЯЧ КУСТОЎ КВЕТАК

1.600 тысяч кустоў кветак высаджваюцца па вуліцах Менска да ўсправаднення свята 1 ліпеня. Прыгожымі кветкамі кветкамі высаджаны клубы і газоны сквераў горада. Закачваюцца азеленыя палівыя каля Дома опеіцыялістычнага Саюза, вуліцы, пасажырскага вагзала, клубу металістаў і інш.

Вялікі выбар пахучых руж, гваздік і флоксаў паступіў у продаж у кветкавыя магазіны. Для лепшага абслугоўвання спажываючых трэстам азелана будаўніцтва ар-

ганізаван папярэдня прым заказу з дастатковай на лем. У многіх месцах з жытых кветак высаджаны лозунгі, партреты праўдворы рэвалюцыі Леніна і Сталіна. Каля дзяржаўнага бібліятэкі імя Леніна з кветак сажаны літары «121 артыкула Сталінскай Канстытуцыі». Побач, каля будынка ЦК КП(б)Б, на прыгожым газоне — дзве чарчоныя зоркі, серп і молат. У 1938 годзе на азеленне горада выдаткоўваецца 340 тысяч рублёў.

## УСЕБЕЛАРУСКАЯ СПАРТАКІЯДА ПІОНЕРАЎ І ШКОЛЬНІКАЎ

У гонар XVIII гадавіны вызвалення Беларусі ад белаліцкага на менскім стадыёне «Харчавік» (гарадскі сад імя Горкага) і ў асяне Дома Чырвонай Арміі імя К. Е. Варышыллы пачаюцца ўсебеларуская спартакіяда піоняраў і школьнікаў па лёгкай атлетыцы і плаванню. У ёй прымуць удзел каля 200 ванакоў і дзяўчат. Спаборніцтва прадужацца тры дні.

## НОВАЯ КНИГА

### „11 ЛІПЕНЯ“

У дапамогу агітатарам і прапагандастам Беларускай вяснянай арміі вышнелі Француры «11 ліпеня». У ёй ярка адлюстравана роля ваяцка праўдворы рэвалюцыі Сталіна ў вызваленні Беларусі ад белаліцкага і ў стварэнні Беларускай дзяржаўнасці, таксама адлюстраваны бацькоўскія клопаты таварыша Сталіна ад Беларускай народзе. Француры «11 ліпеня» вышнелі на беларускай і рускай мовах. Гіраж брашуры на беларускай мове — 20 тысяч, на рускай мове — 10 тысяч экзэмпляраў.

## Сход партыйна-сацыялістычнага актыва Сталінскага раёна

10 ліпеня ў 7 гадзін вечара ў летнім тэатры парка імя Горкага адбудзецца сход партыйна-сацыялістычнага актыва Сталінскага раёна, прысвечаны вышнелым выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

На сход запрашаюцца старшыні, намеснікі, сакратары і члены акруговых

і ўчастковых выбарчых камісій, дзевянаць асоб, агітатары, сакратары парткомаў і партгоргі прырочных партыйных арганізацый.

Пасля схода спікі артыстаў Украінскага тэатра Рэвалюцыі і Дзяржынскага будзе дадзены канцэрт. Билеты выдасца ў РК КП(б)Б.

Сталінскі РК КП(б)Б.

## На гарадскіх тэмях

### Так званы „гарадскі пляж“

Стаяць гарачыя дні. Сотні працоўных наіроўваюцца на мескі пляж, жадаючы атрымаць асаду ад прахалднай ракі, паляць на прыбярэжным пляжы ці на азеленай траўняй пляжа. Але для менш не так лёгка гэта дасяць.

Менскі гаровет уварта не заўважае абурваючых аднасіцей. Паспрабуем трапіць у вачэрні час або ў выхадны дзень на трайвай 4 або 8 ліній. Не выйдзе! Вагоны перапоўнены да адкажу. На стаіаках чарга.

Аднак мінгаровет жадаючых пакутацца гэтым не абмяжоўваюцца.

Тэрыторыя пляжа не абсталявана. Вяшалак для хаўнаня вопраткі няма. Пакутамуся прыходзіцца тут-жа каля бруднага берагу кілаў вярнуць і пільна навіраць за тым, каб не ўкрасілі 10 прыкоў, якія абсталяваныя, не могуць забяспечыць усіх жадаючых адпачыць пад ім. Вель частыя выпадкі хуліганскіх узынкаў. Аднак мінгаровет на пляжы — родні гошы.

Медпункт тут пачынае працаваць толькі з трох гадзін дня. Да гэтага часу медыцынскай дапамогі ніхто аказаць не можа. Паваніць па тэлефону і выклікаць «хуткую дапамогу» таксама немагчыма.

Надзвычайна бестурботнасці і напываельскія адносіны праўдворы таварыства арганізацыі Дастаткова ўдзяць на такі абурваючы факт, калі на ўсёй вялікай тэрыторыі пляжа ёсць усяго два лары, гандлёвыя сітрон і квасам. Бульварны і канцэртныя вывады, марожана і іншыя прадукты ніколі не бывае.

Устае пытанне: ці бываюць кіраўнікі гаровета там, дзе праводзяць свой вольны час грамадзяне сталіцы? А калі бываюць, то да якой часты яны будуць прыняць аднасіцей, што творацца на так званым „гарадскім пляжы“?

І. МІН.

Нам адказаў рэдактар І. М. ОФЕНГЕЙМ.

**УКРАЇНСКІ ОДЕСКИ ТЭАТР РЕВОЛЮЦЫІ** (памяшчаны ў Беларуска-драматычнаму)

10 ліпеня «СОРОЧІНСКАЯ ЗЯРМКА»

Пачатак у 8 г. 30 м. вечара. Билеты ў касе тэатра з 12-2 і з 5 г. вечара.

**ДЗЯРЖЫЦЫК** (Парк імя Горкага) Тэл. 23-725.

СЕННЯ

Вялікае цыркавое прадстаўленне ў 3-х аддзяленнях АБНОЎЛЕНАЯ ПРАГРАМА

Першыя ўдзел усё трупна. Пачатак у 8 г. веч.

**БЕЛКАПРОМСОВЕТ**

**абвясчае НАБОР курсантаў**

па 5-месячнаму КУРСУ ПА ПАРЫХТОСЦЫ ВУХАТАТОРАў АРМІІ І СІСТЭМЫ ПРАКАПАРАЦЫ БССР з самастойным балансам.

На курсы прымаюцца асобы, маючыя адукацыю ад пчэй 7 класаў, стаж рознаўраўнай работы не менш 2 год па павольнай сістэме. Паста сканчэння курсоў курс нты абавязаны працаваць у сістэме Беларускага прамісловага на раёне не менш 2 год. Паступаючыя на курсы падвяргаюцца іспытам на беларускай мове, матэматыцы і буйнаагавому фотатэарыі.

Паступаючыя на курсы паводць увагу на наступныя дакументы: пасведчальны аб адукацыі, даведка аб стацы работы, двама фотакарткамі, аўтабіяграфіяй, даведка аб аддасленні з работы і папшчымі маркам на 40 кап. для адкажу. (Пашпарт прад'яўляцца асобна).

Прымем апаў да 25 ліпеня 1938 г. Заняткі на курсы забяспечваюцца стыпендыяй ад 140 да 160 руб. у месяц і кварталам. Выезд на курсы толькі па выкліку. Праезд на выездзе не аплатаецца.

Дакументы наіроўвацца па адрасу: г. Менск, Інтэрнацыянальнага, 15-а, Белкапромсовет, сектары падрыхтоўкі кадраў.

БЕЛКАПРОМСОВЕТ.

**СМАЧНА, СПАЖЫЎНА, ХУТКА.**

**АГУЛЬНАДАСТУПНЫЯ АБЕДЫ І ВЯЧЭРЫ**

з шырокім асартыментарам блюдаў і штодзённа ў вільных залах фабрыкі-кухні (6 студэнцкай)

Цэна абед з 2-х блюдаў ад 1 р. 70 кап і вышэй.

АБЕДЫ адражваюцца з 12 г. дня, ВЯЧЭРЫ з 8 г. вечара да 2 г. ночы.

**НАДОМ. ДЗЯРЖЫЦЫЯ.**

ПРАВОДНІЦА ВОДУСК АБЕДАў

**УКЛАДЫ ў АШЧАДНЫЯ КАСЫ**

Год ад году наўзыхна растуць уклады ў дзяржаўныя працоўныя ашчадныя касы. Зараз аўны 14 мільянаў рублёў, сялян, служачых і з'яўляюцца ўкладчыкамі ашчадных кас і захоўваюць у іх уклады на суму вышч 5 мільярадаў рублёў. Толькі за пачы 1938 года прарост укладаў склаўся 737 мільянаў рублёў — амаль у два разы больш, чым прарост за тры-ж месціцы 1937 г.

Вурны прыток укладаў у ашчадныя касы тлумачыцца тым, што матэрыяльны добрабыт і культурны ўзровень працоўных мас СССР наўзыхна ўзрастае, што грамадзянам нашай краіны вразумелы і бліскі мэты, для якіх скарываюцца сродкі, прынятыя ашчадныя касамі. Уклады ў ашчадныя касы свядчыць аб упаванні фінансавай магутнасці СССР, скарываюцца для будаўніцтва новых фабрык, заводаў, МТС, школ, асядлаў, болейні і т. д.

Ашчадныя касы ёсць ва ўсіх гарадах і раёнах Саюза ССР. Агульны лік іх пераўравае 23 тысячы.

Захоўваць аберажанні ў дзяржаўныя працоўныя ашчадныя касы азначае і выгада. Кожны працоўны СССР можа з'яўляцца ўкладчыкам ашчадных кас. Уклады прымаюцца любой ашчаднай касай і выдасца часткова ці поўнасна па першаму патрабаванню ўкладчыка. Па жаданню ўкладчыка, увесь уклад ці частка яго можа быць пераведзена з адной ашчаднай касы ў другую. Паласць укладаў, унесеных у ашчадныя касы, гарантуе саветскі ўрад. Ашчадныя касы захоўваюць поўную тыпу ўкладоў. Укладчык мае права звычайна свай уклад не толькі аэкономна наследніку, але і іншай любой асобе ці арганізацыі. Зрабіўшы звычайнае рэспарандэнтна, укладчык не павінаў быць права рэспарандэнтна свай укладам.

Укладчык можа па свайму жаданню, даручыць атрыманне ўклада ў ашчаднай касе іншай асобе. Для гэтага ён павінен выдасць гэтай асобе даручэннісна на атрыманне ўклада і ўручыць ёй свай ашчадную кніжку.

Ашчадныя касы ўпаваньваюць укладчыкам паўны даход па іх укладах у выглядзе працэнтаў (3 рублі ў год з кожнага 100 рублёў уклада). За годы другой пачытоўкі ашчадныя касы вышнелі па сацыялістычнаму працэнтаў каля 600 мільянаў рублёў. Сума працэнтаў за адзін толькі 1937 год складала вышч 120 мільянаў рублёў.

ГАТОВНЕ УПРАВЛЕННЕ ДЗЯРЖПРАЦАШЧАДКАС І ДЗЯРЖРЭДЫТА.

**ГУКАВЫ КІНОТЭАТР „ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА“**

„11 ліпеня“

**АНОНС**

Гукавы м'ястак фільм вытворчасці кіно-туды „Савецкая Беларусь“

Кінотэатр «Чырвоная зорка» МЯДЗВЕДЗЬ

Кінотэатр «Інтэрнацыяналь» ГЛЫБОКІ РЭЙД

Кіно Кіно «Спартак» ГУЛЬНЯ Ф КАХАННЕ

Кінотэатр «Навіны дня» ПЕДРО

Давачы кінотэатр ВОЛГА, ВОЛГА...

Кінотэатр «Навіны дня» ПЕДРО

**У аддзел АБ'ЯЎ званіце па тэл. № 25-384**

**абвясчае аб НАБОРЫ студэнтаў**

на спецыяльнасцях ГІДРАЛОГІ СУХАЗЕМ'Я, ГІДРАМЕТЭАРАЛОГІ МОРА, МЕТЭАРАЛОГІ І АПРАМЕТЭАРАЛОГІ.

Правілы прыёму агульна для ўсіх ВНУ СССР. Тэрмін навування 3 год.

Студэнты забяспечваюцца стыпендыяй на падставах, устаноўленых законам. Інтэрнацыянальна прадстаўляецца інтэрнац. Прымем апаў да 20 чэрвеня да 1 жніўня. Пачатак прыёмных іспытаў 1 жніўня. Пачатак заняткаў 1 верасня.

Інтэрнацыяналь не выдасца без прысудку. Пры падачы заявы вышнелі марак на 2 рублі. Адрас: Москва 22, Вольшыветскі пер., д. 13. Даведкі па тэлефону Д-2-29-01. а.в.

**МАГІЛЕСКАЕ ПЕДАГАГІЧНАЕ ДАПКОЛЬНАЕ ВУЧЫЛІШЧА**

**абвясчае АСЕННІ НАБОР студэнтаў**

на 1938-39 вучэбны год.

Па 1 курсе прымаюцца 300 чал. Тэрмін навування 3 год.

Дашкольнае вучылішча рыхтуе: дашкольных і пачатковую горадана. металістаў дашкольных устаноў, апакачваюць дашкольных педэаггаў, асаду і педэаггаў, дзевянаць асоду і дашкольных тэхнічных дамоў.

На 1 курсе дашкольнае вучылішча прымаюцца асобы, скончыўшыя НОШ або 7 класаў сярэдняй школы ва ўзраце ад 15 па 35 год.